

бес 05

Чытайце ў нумары:

Ленін так сказаў •  
Чалавек — галоўны  
клопат • Краса на-  
ша, лён • Формула  
шчасця • Вам, людзі  
Зямлі • Апавяданні:  
„Вылятала з гнязда  
ластаўка“ і „Анто-  
наў агонь“



# работніца і сялянка 6

1971



І ЧЭРВЕНЯ—ДЗЕНЬ  
АБАРОНЫ ДЗЯЦЕЙ

Іван МУРАВЕЙКА

*Я сама*

— Хадзі, будзем апранацца...  
— Я сама! Я сама!  
— Хадзі, будзем умывацца...  
— Я сама! Я сама!  
— Дык хадзі, хоць прычашу я...  
— Я сама! Я сама!  
— Дык хадзі, хоць пакармлю я...  
— Я сама! Я сама!  
Вось умеліца якая  
Наша Танечка малая!

# ЧАЛАВЕК-ГАЛОЎНЫ КЛОПАТ

М. АУХІМОВІЧ,  
міністр сацыяльнага забеспечэння БССР

Бясплатная медыцынская дапамога... Аплата бальнічных лісткоў... Пенсія па старасці... Льготы пры аплаце за ўтриманне дзяцей у яслях і дзіцячых садах... Усе мы, карыстаючыся гэтымі дабротамі, успрымае іх як звыклую, усім зразумелую з'яву. І забывае, што не заўсёды так было ў нашай краіне, а ў капиталістычных дзяржавах ніяма і дагэтуль.

Савецкая сістэма сацыяльнага забеспечэння, створаная Ул. I. Леніным, існуе з першых дзён Савецкай улады. Ажыццяўлецца яна выключна за кошт дзяржаўных або грамадскіх фондаў, без ніякіх узносаў і вылічэнняў. І ў ФРГ, і ў Бельгіі, Італіі, Францыі, Японіі, ЗША працоўныя могуць толькі марыць пра гэта. А ёсць яшчэ краіны, дзе наогул ніяма пенсій ні па старасці, ні па інваліднасці, ні з выпадку страты карміцеля. Амаль у палавіны несацыялістычных краін ніяма дапамог па часовай непрацэзольнасці, па цяжарнасці і родах, а медыцынская дапамога ва ўсіх капиталістычных краінах практична платная. Там, каб атрымаць пенсію па старасці, трэба дажыць да 65—67 і нават да 70 гадоў, прычым размеры пенсій кампенсуюць толькі 20—25% мінімай зарплаты.

Ні адна дзяржава ў свеце не можа парадунацца з СССР ні па колькасці людзей, якія карыстаюцца правам на сацыяльнае забеспечэнне, ні па выдатках на гэтую мэты.

За перыяд ад XXIII да XXIV з'езда партыі ў нашай краіне ажыццёўлены найвялікшыя сацыяльныя меры. На аснове рашэння XXIII з'езда партыі была ліквідавана разніца ў пенсійным забеспечэнні калгаснікаў, рабочых і служачых. З 1 студзеня 1968 года ўведзен агульны для рабочых, служачых і калгаснікаў узрост для назначэння пенсій па старасці. Зніжаны ўзрост для назначэння пенсій па старасці работнікам тэкстыльнай прамысловасці і людзям, якія доўга працуяць на Крайній Поўначы. Павышаны пенсіі па інваліднасці. Вялікая сацыяльная льгота для інвалідаў-ваеннаслужачых—зніжэнне на пяць гадоў узросту, неабходнага для назначэння пенсій па старасці.

І яшчэ адзін важны гуманны акт: увядзенне дапамогі інвалідам з дзяцінства I і II груп, якія дасягнулі 16 гадоў, але не маюць неабходнага стажу работы. Калгаснікі—інваліды III групы з прычыны працоўнага калецства або прафесійнага захворвання таксама атрымліваюць ціпер пенсіі.

З 1 студзеня 1970 года выплачваецца пенсія без уліку заработка, у поўным размеры, тым пенсінерам па старасці, якія працуяць у якасці рабочых і майстроў, работнікамі масавых прафесій у органах сувязі, гандлі, грамадскім харчаванні, бытавым абслугоўванні насельніцтва,

а таксама сярэдняму і малодшаму медыцынскому персаналу, сельскім настаўнікам.

У выніку гэтых мерапрыемстваў (а мы пералічылі іх далёка не ўсе) значна павялічылася колькасць пенсіянероў, пабольшалі выдаткі на выплату пенсій. Дастаткова сказаць, што за мінулу пяцігодку ў нашай рэспубліцы назначаны пенсіі і дапамогі 658 тысячам чалавек. Толькі ў органах сацыяльнага забеспечэння рэспублікі знаходзяцца на ўліку і атрымліваюць пенсію 1 млн. 700 тыс. чалавек.

Асаблівая ўвага ўдзялецца інвалідам Айчыннай вайны, сем'ям загінуўшых воінаў і партызан. За пяцігодзе для іх пабудавана 12.424 і адрамантавана 67.653 дамы, прычым большая частка за кошт грамадскіх фондаў, а 8947 сем'ям прадастаўлены дзяржаўныя кватэры. Органы сацыяльнага забеспечэння не выпускаюць з поля зроўку жыццё і побыт гэтых людзей, вывучаюць іх патрэбы. А затым праз сельскія, пасялковыя, гарадскія і раённыя Саветы дэпутатаў працоўных ужываюцца заходы, каб палепшыць умовы іх жыцця.

За апошнія гады Савецкі ўрад прыняў пастановы, наўправаныя на тое, каб палепшыць матэрыяльнае забеспечэнне жанчын-маці. Жанчынам-калгасніцам дадзена права атрымліваць дапамогі па цяжарнасці і родах. 148 тыс. жанчын-калгасніц нашай рэспублікі ўжо атрымалі такую дапамогу. Ім выплачана 12.233 тыс. рублёў. У рэспубліцы 78.727 мнагадзетных маці, якім штогод выплачваецца 5138.4 тыс. рублёў. Формы дапамогі разнастайныя: тут і выплата дапамог па цяжарнасці і родах, на нараджэнне і кармленне дзяцяці; тут і штомесячная дапамога мнагадзетным маці, абслугоўванне дзяцей у дашкольных установах, сезонныя яслі, сады, пляцоўкі і плянерскія лагеры.

XXIV з'езд КПСС вызначыў на пяцігодзе новую грандёўскую праграму павышэння ўзроўню жыцця, паляпшэння ўмоў працы і быту савецкіх людзей. Павялічацца зарплата рабочых і служачых, прыбылкі калгаснікаў.

Вялікія сур'ёзныя задачы стаяць перад органамі сацыяльнага забеспечэння.

У адпаведнасці з Дырэктывамі XXIV з'езда намічаецца павышаць мінімальны размер пенсій калгаснікам і распашоўдзіць на іх парадак вылічэння пенсій, устаноўлены для рабочых і служачых. Павялічацца мінімальная размеры пенсій па старасці для рабочых і служачых, пенсіі сем'ям ваеннаслужачых, якія страдалі карміцеля. Адным з буйных мерапрыемстваў па пенсійнаму забеспечэнню ў дзесятай пяцігодцы з'явіцца павелічэнне размераў пенсій інвалідам працы і вайны. Прадугледжваецца ўвесці дапамогі на дзяцей для сем'яў працоўных, у якіх прыбылак (уключаючы ўсе яго віды) у разліку на аднаго члена сям'і не перавышае 50 рублёў на месяц. Ужо сёлета будуть павышаны размеры пенсій калгаснікам, рабочым і служачым—больш чым мільёну чалавек.

У бягучай пяцігодцы работнікі органаў сацыяльнага забеспечэння па-ранейшаму будуть аддаваць асаблівую ўвагу матэрыяльна-бытавому абслугоўванню пенсінероў, поўнаму ажыццяўленню іх правоў у галіне быту, лячэння, працоўнага ўладкавання, забеспечэнню іх усім льготамі, якія прадастаўляюцца партыяй і ўрадам.

Сацыяльная праграма дзесятай пяцігодкі ўзніме дабраўбыт усіх славёй грамадства. Зарплата, пенсіі, павелічэнне аб'ёму і павышэнне якасці гандлю і бытавога абслугоўвання, жыллёвае будаўніцтва, камунальнае абслугоўванне і добраўпарадкаванне, ахова здароўя, фізкультура і спорт, беражлівія адносіны да прыроды—такія важнейшыя элементы гэтай праграмы. Сацыялізм увачавідкі ператварае багацце грамадства ў багацце для ўсіх працоўных. Поспехі сацыялістычнай вытворчасці, навукова-тэхнічнай рэвалюцыі, высокая прадукцыйнасць працы—вось гарантывы рэальнасці нашых планаў. Планы партыі—планы наўара.

Пралетары ўсіх краін, ўядайцеся!

работніца № 6  
і сялянка

ЧЭРВЕНЬ

1971

ШТОМЕСЯЧНЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

год выдання сорак сёмы

Выдавецтва ЦК КП Беларусь



# КЛАСА ШАША, ЛЁН

Адкуль у нас, нават у карэнных гараджан, такое своеасаблівае, паэтычнае адчуванне мяккага, напеўна-звонкага слова — «лён!» Но сапраўды ад песень? Но яно ў нас у крыўі, ад бабак і прабабак? Но з далёкага дзяцінства, калі аднойчы ўпершыню з-за павароту дарогі лініі табе ў очы блакіт шырокага поля і ты здзіўлена і радасна спыталася: «Што гэта?». І табе адказаў: «Лён... лянок...» Потым ужо са старонак школьнага падручнікаў ты даведаешся, што твая рэспубліка славіца лёнам, а стаўши гаспадыняй, зразумееш каштоўнасць ільнінога палатна. Але паэзія гэтага слова — «лён» так і застанецца ў тваёй свядомасці. Но і сапраўды яно ў нас «у крыўі?

Вось з такім пачуццём, крыху рамантычным і прыўзнятым, вашы карэспандэнты адправіліся ў горад Оршу, на Аршанскі ордэна Леніна льнокамбінат. Адсюль ідуць у гарады і вёскі краіны, у спецыялізаваныя магазіны «Лянок» Масквы і Мінска, на Кубу, у Венгрию, Манголію, ідуць, славячы руки і душу беларускіх людзей, льніны тканіны. Сурвэткі, блейшыя за першы снег. Парцьеры — прыгожыя, трывалыя і практычныя. Рулоны найвыдатнейшага палатна для пасцельнай бляізны, рознакаляровага з лаўсанам — для сукенак. І няхай беларускія аўтамабілі, трактары, тэлевізоры, электроннавылічальныя машыны даўно ўжо змянілі вытворчы «пашпарт» рэспублікі, але красой Беларусі як быў, так і застаўся наш серабрысты, шаўкавісты лён. А з

нядаўніх часін, з пачатку шасцідзесятых гадоў, калі была ўведзена ў строй другая чарга камбіната, гэты даўні сімвал заязу новымі гранямі.

...Дзень добры табе, гарадок аршанскіх тэкстыльшчыкаў! Вось ён які... Не ашукаў нашага папярэдняга ўյўлення, хутчай наадварот. Чамусьці не думалася, што ён такі кампактны і «сталічны», гэты гарадок: па шырыні і прасцягу свайго галоўнага праспекта не саступіць, бадай, і Мінску. Тут такія ж дамы — сучасныя, шматпавярховыя. Такі Палац культуры, такі Палац пінераў, новая рабочая паліклініка, утульны прафілакторый. Словам, зусім не гарадок, а цэлы горад — спадарожнік старой Орши, новы і па форме сваёй і па зместу. Болітаральная за некалькі крокай ад камбіната знаходзіцца ўсе тое, што мы прымаем у нашым жыцці як належнае, а падумаўши — радуемся і дзівімся сацыяльным дабротам рабочага пасёлка.

А там, бліжэй да Дняпра, да высокіх кручаў — карпусы Аршанскага імя Леніна... І ад першай яго чаргі ўвесь ён — жывая наша гісторыя, жывы подых часін, што прамчаліся над краінай, над рэспублікай. Першая чарга... Уяўляеш першыя гады Савецкай улады, гучнагалосыя плакаты-лозунгі, пралетараў у чырвоных касынках і нялёткія, хоць і самыя, пэўна, сучасныя на той момант, умовы працы людзей. Першая крокі нашай індустрыі і першы льніны выраб камбіната — мешкаві-

на... Можна было б пераскочыць праз дзесяцігоддзі і адразу паведаміць, што трэцяя чарга ствараецца спецыяльна для выпуску найтанчэйшых тканін тыпу батысту. Ад мешкавіны — да батысту! Але ёсьць яшчэ другая чарга камбіната, тая, што нарадзілася ў шасцідзесятых гады і аднавіла славу беларускага лёну, тая, адкуль сёння ідзе ўся асноўная прадукцыя камбіната. Рулоны палатна, дзесяткі тысяч метраў тканіны для сукенак і летніх касцюмаў, у цэлафанавых пакетах — сурвэткі, парцьеры...

Першая машына, ад якой пачынаецца падарожжа лёну па камбінатае, з аднаго цеха ў другі, з адных рук у другія — ільночасальня. Не ведаю, як вам, а мне вельмі цікава было прасачыць увесь гэты шлях, пазнаёміцца з працэсам апрацоўкі лёну, парынаць яго ў думках з колішнім працай наших сялянак. Што засталося ад старожытнага ўмельства на гэтым вялікім механізаваным прадпрыемстве? Бадай, вось толькі тут, у часальнім цэху, лён упарты не паддаецца тэхніцы да канца. Як павялося здаўна, хоčа, каб дакрануліся да яго жаночыя руки. Каб, як колісъ, уважлівае, спрэктыванае вока ў момант падзяліла на гатункі па даўжыні валакна, колеры, мяккасці, масляністасці, а спрытныя руки ў той жа момант падзялілі яго на пасмы не больш як па 100—120 грамаў вагою. І хоць у думках зазначаеш адсутнасць смелага канструктарскага рашэння ў мадэрнізацыі гэтага працэсу —

кажуць, ва ўсім свеце яшчэ ніхто не прыдумаў такой ільночасальний машыны, каб цалкам механізаваць усю працу, — але як не захапіцца, не залюбавацца жанчынамі, што працуюць тут! Нездарма на камбінатае такой пашанай, такой працоўнай славай акружаюць ільночасальшчыцы.

— Тут працеваць можуць толькі сталыя, вопытныя жанчыны, — гаварылі нам... Трэба «набіць руку», натрэніраваць вока. Бо ўесь далейшы шлях лёну залежыць ад працы часальшчыцы.

Мы зрабілі фотаздымак у адзін з момантаў работы часальной машыны і знёсім вас сёння з людзьмі, якія валодаюць сапраўдным талентам і майстэрствам апрацоўкі лёну на першым этапе, — Марыя Вікенцьеўнай Крупенікай, Браніславай Сцяпананай Савіцкай, Кацярынай Васільеўнай Ціханавай, Анастасіяй Ягораўнай Крук.

Толькі на адну хвілінку яшчэ нагадае лён сваё «сялянскае» паходжанне: калі закруцяць яго ў куліткі. Знаў успомніца нешта далёкае, нешта з дзяцінства. Ці не такія вось забаўныя, закручаныя на канцах куліткі бачылі мы некалі ў сялянскай клеці...

А потым лён адлежваеца, мокне, праходзіць хімічную апрацоўку і нарэшце ідзе на раскладачную машыны. Плыве і плыве роўная серабрыстая стужка... Яшчэ далёка да сурвэтак і парцьер, яшчэ далёка нават да пражы, яшчэ праісці яму рабунічныя машыны, паравыя



Людзі паважанай прафесіі — ільночасальшчыцы Марыя Крупенікай і Браніслава Савіцкай.

Плывуць, плывуць, як белыя ветразі, палотнішчы лён...



Антаніна Лапцюхова, дэлегат ХХІV партыйнага форуму.

катлы, перфакатушки — адпaryца, выцягнуцца... Ох, і працы, працы патрабуе наш «чысты, валакністы» лянок. А тут, па дарозе паміж часальным і прадзільным цэхамі, адбудзеца — наша знаёмства з людзьмі яшчэ адной прафесіі, што стаіць нібы на мяжы сялянскай і прамысловай працы, патрабуе і ўважлівых, спрытных рук, і адчування тэхнікі. Роўнічніцы. Нам назвалі лепшую прадстаўніцу гэтай прафесіі — Хмялеўскую Наталію Мікалаеўну.

Гудзе, гудзе з поўным ужо размахам індустрыяльнай вытворчасці прадзільны цэх. Лён тут і сам ужо не памятае, што быў некалі «селянінам», што блакітнымі кветкамі пазіраў у высокое неба. І людзі, у чые руки трапляе ён цяпер, здаец-

ца, ужо зусім нічога агульнага не маюць са сваімі далёкімі пра- і прарабакамі, сялянкамі беларускіх вёск. Маладзенькія дзяўчата, нават тут, у цэху, модна апранутыя, з прыгожымі прычоскамі. Ледзь не кожная дзе-небудзь вучыцца завочна ці ў тэхнікуме, ці ў інстытуце. Ад тых далёкіх прарабак-майстрых Тані Крук, Ніне Ансаковай і Зіне Грыбанавай, Клаве Бераснёвой, Марыі Зіньковіч і многім іншым дзяўчатаам перадаліся ў спадчыну спрыт, любоў, стараннасць і тая — здаецца, нацыянальная — рыса: «адчуванне лёну».

Што ж, калі праја гатовая, то, як павялося спрадвеку, можна і ткаць. У гэтым цэху, у ткацкім, надта не пагаворыш, тут «індустрія» набрала такі разгон, што было б нялага крыху яго суцішыць. (Дарэчы, на трэцій чарзе камбіната ў ткацкім цэху будуць устаноўлены новыя машыны, бесчайночныя і бясшумныя). Можна толькі папрасіць, каб у блакнот табе запісалі прозвішчы лепшых ткачых, і можна стаіць і стаяць, і бясконца глядзець і глядзець... Дзе яшчэ знойдзеш такое малаяунічае відовішча! Залацістыя аркаты над ткацкімі станкамі нагадваюць саламяныя буданы на старожытных гравюрах, яны ствараюць атмасферу крыху таемнічу, прыглушаюць светло, і, здаецца, бачыш увачавідкі, як нараджаеца хараство. Чайонок управа, чайонок улева — складанае перапляценне нітак прыдапамозе вось гэтых самых малаяунічых аркатаў, кручкоў, іголак і розных іншых прыстасаванняў — і ўзнікае арнамент. клеткі, палоскі на блакітных, ружовых, белых палотнішчах, што плывуць ад кожнай машыны, ад кожнай ткачкі. Аддаючы даніну павагі кожнай прафесіі, як не прысудзіць вам,



Ткачыха Таня Палавінская.

цудоўныя чарапініцы, пальму першынства! А сярод вас, скажалі нам, ёсьць майстар высоцкага класа — найпершая, нязменная пераможца ва ўсіх вытворчых спаборніцтвах, гонар камбіната — Зінаіда Бірукова.

Не, яшчэ не закончылася дарога лёну на камбінаце. Яшчэ будзе таксама па-свойму цікавы

і малаяунічы працэс у цэху, дзе тканіна адбелываецца, крухмалицца, прасуецца ў агромністых машынах-агрэгатах, а ўверсе, над столлю, імчацца, як маланкі, стужкі-палотнішчы.

Потым яшчэ адзін, апошні этап, апошні цэх. Такі спакойны, жаноцкі, прывычны. Рукі швачак падрубяць гатовыя вы-



Такія дзяўчата, як Зіна Грыбанава, працуяць у прадзільным цэху.

Лепшая швачка цэха Лідзія Ступакова, начальнік цэха Нэля Шлянская і памочнік майстра Анатоль Мільто.



рабы, зробяць «ажур» або звычайную мярэжку, і... шчаслів табе дарогі, беларускі, аршанскі лён!

Вось мы і пазнаёміліся крыху з камбінатам. Асабіста я гэтага знаёмства прагла ўжо даўно і шкадую толькі, што памеры артыкула не даваляюць расказаць пра ўсё, што там убачыла, пра ўсіх, з кім там сустрэлася. Бо і сакратар партыйнай арганізацыі камбіната Клаудзія Аляксееўна Нікуліна, і старшыня цэхкома прадзільнага цэха Марыя Трыфанаўна Смірнова, і начальнік складальнага цэха Нэля Фёдаравна Шлянская, і многія іншыя — усе ў адзін голас гаварылі:

— Ведаецце, якія ў нас людзі! Які цудоўны ў нас камбінат!

Ёсць і думкі, якімі хацелася б падзяліцца. У прыватнасці, выказаць пажаданне, каб аршанскі камбінат смялей, больш аператыўна прыстасоўваўся да густаў і сучаснай моды, шырэй выкарыстоўваў нацыянальныя матывы ў сваіх вырабах. Думaeцца, што час ужо кіраўнікам камбіната пакласці канец доўгім размовам наконт спецовпраткі і апрануць нашых майстроў лёну ў прыгожае і зручнае рабочае адзенне. І думаць, думаць яшчэ, як палепшыць умовы працы людзей, не чакаючы, што трэцяя чарга з яе найвышэйшым узроўнем тэхналагічнага працэсу, з кандэнсаваным паветрам і іншымі цудамі здымае гэты клопат на першай і другой чэргах камбіната. Ветэраны таксама заслужылі няспынных клопатай аб сабе (трэба сказаць, што ўвогуле тут многа робіцца і зроблена ўжо).

І ў заключэнне — некалькі слоў пра адзін чалавечы лёс.

...Было гэта даўным-даўно. Толькі што скончылася вайна. Маленькая дзяўчынка з вёскі

Некрашова Багушэўскага раёна, сірата з мнагадзетнай сялянскай сям'і, падалася ў горад. Паступіла ў рамеснае... Памятаеце гэтых дзяўчынак у чорных суконных шынялях, якіх убачылі мы ў першыя пасляваенныя гады? На плечы гэтых, найчасцей сялянскіх, дзяўчынак, як і на плечы ўсяго нашага народа, лёг цяжар пасляваенных нягод... Яна была адной з іх.

— Мы расчышчалі разваліны... Здаецца, увесь камбінат быў тады суцэльнай развалінай. Вучыліся мала, больш працавалі: насілі цэглу, рамантавалі і складалі машины... І чамусьці заўсёды былі галодныя...

У 48-м скончыла вучылішча і адразу стала памочнікам майстра ў роўнічым цэху. Выйшла замуж, нарадзіла двах дзяцей — і толькі пасля гэтага, у 68-м годзе, паступіла ў тэхнікум. Яна і сёння — памочнік майстра ў tym жа цэху, дзе пачынала. І сёння — ростам невысокая, не набрала з узростам знешній «саліднасці». Але... у тыя дні, калі я сустрэлася з Антанінай Францаўнай Лапчуховай, размаўляла з ёй, у глыбіні душы радуючыся, што яна такая вось абаяльная, простая жанчына, і размаўляльца з ёю лёгка, і глядзець на яе прыемна,— яна толькі што вярнулася з ХХIV з'езда КПСС.

— Такое для мяне шчасце, такі гонар — быць дэлегатам з'езду! Шчасце на ўсё жыццё!

І радуючся яе шчырасці, яе гонару за сваё рабочае званне і за людзей, якіх прадстаўляла яна там, на з'ездзе, за сваіх сябровак працы («усіх пералічыце, усіх!») — Яўгенію Судараву, Людмілу Маргаеву, Кацярыну Афанасьеву, Ганну Кузьмянкову, Клару Раманаву, Таісу Мікалайцкую...

...Будуеца на поўны ход трэцяя чарга камбіната. Хочуць здаць яе датэрмінова, на



Муляр Марыя Пархоменка. Адна з тых, хто будзе трэцюю чаргу камбіната.

Фота Ул. Вяхоткі.

паўгода раней, бо гэта вельмі адказная будоўля, яна ўвайшла ў Дырэктывы з'езда КПСС, таго самага, у рабоце якога прымала ўдзел Антаніна Лап-

чюхова, вырашаючы шлях і лёс свайго камбіната.

Шлях ад мешканіны да батысту...

Алена УЛАДЗІМІРАВА



Швачка Зоя Дакутович.

У час перапынку.



...У СПОМНІЛІСЯ мне—з маленства яшчэ—непаваротлівия дзядзькі ў даўжэных да пят саматканых суконных бурках, з ёмкім торбамі, напакаванымі харчамі на тыдзень. Дзядзькі тыя—казалі ў нас дома—прыезджалі з «поля», недзе з-пад Раманава, прыезджалі на санях з прычэпленымі «сучкамі» рэзаць лес. (У тым іх «полі» лесу не было і звання.) І паколькі справа была зімовая, начаваць дзядзькі аставаліся ў нашай вёсцы. Па троє-чацвёра мужчын у хаце. Платы за начлег з іх ніхто не браў: дзе гэта бачылі, каб пу-

У вёсцы Пуццаты першымі ад'ядналіся для калектыўнай працы і калектыўнага жыцця, разам са сваімі сем'ямі, родныя браты Кашанскія—Пётр і Мікалай. Камуніст Пётр Кашанскі вярнуўся ў дваццатым годзе ў Раманава, акупаванае белапалалякамі, на падпольную работу. Ён уступіў у бальшавіцкую партню ў гады імперыялістычнай вайны, за што не раз сядзеў у турме. Даніла Налівайчык, Міхал Турбан, Фёдар Цяцерскі—тыя таксама пайшлі за братамі Кашанскімі.

Якую будучыню, якое жыццё маля-

і за адзін рэйс выкаціў бы палову лесу. Шкада толькі, лясоў не засталася ранейшых. Апошняя вайна спляжыла і лясы, як і людзей...

Цяпер у калгас імя Карла Маркса—ён вырас і ўзбуйніўся на базе той першай камуны, што ўзнікла 21 красавіка 1921 года,—на яго славунае пяцідзесяцігоддзе нас, карэспандэнтая, дастаўляе вынослівы райкомаўскі канік «газік». Дастаўляе за якую паўгадзіны.

У сувязі з пяцідзесяцігоддзем з дня заснавання калгас імя Карла Маркса ўзнагароджаны Ганаровай граматай

# ЛЕНІН ТАК СКАЗАЙ



Прышлі пакланіцца...

Фота У. Вяхоткі.

сціць чалавека ў хату пераначаваць ды яшчэ ўсяць з яго плату... За чыгун гарачае, з печы, капусты начлежнікі разлічваліся з гаспадарамі сваімі сялянскімі навінамі. Затое якімі навінамі!

У колішнім Раманаве—пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі яно атрымала новую назыву Леніна,—хадзілі чуткі, людзі ад'ядналіся ў камуну: абагулілі скацину, зямлю, пазаворвалі межы і ўвесь свой агульны набытак дзялілі таксама камунай...

Гэтым чуткам у нас верылі і не верылі. Каб паехаў ды сам на свае вочы пабачыў ту ю камуну... У нашай вёсцы тады яшчэ толькі збираліся першыя сходы па калектывізацыі.

А камуна тым часам існавала і хвалявала людскія розумы і сэрцы! І прыцягвала да сябе, як магніт. У камуну ішлі і ехалі—часам з-за свету—шукальнікі і недаверкі, ішлі і ехалі адны, каб пераймаць і вучыцца, а другія, наадварот, каб хлусіць і адліваць брудам. Былі і такія, што лазілі ў гаршкі ў печах і ў камунарскія ложкі: што яны ядуць, гэтыя бязбожнікі, і ці праўда, што ўсе яны спяць у адной пасцелі? Камуну падпальвалі, на камунараў замахваліся з-за вугла кулакі...

ваў ім камуніст Кашанскі! Нібыта ён ужо сам пабыў і цяпер вярнуўся з таго будучага жыцця...

У Пятра і жонка была да яго падобная. Настаўніца Ганна Сямёнаўна Кашанская пакінула школу і пайшла камунаркай у камуне сеяць зерне разумнага, вечнага разам са сваім мужам. У маёнтку пана Федароўскага загуло нечуване ніколі дагэтуль жыццё: з песнямі ішлі камунары на работу, з песнямі варочаліся з работы. А ў дні рэвалюцыйных свят усе як адзін з чырвонымі сцягамі (і зноў жа з рэвалюцыйнымі песнямі) ішлі на мітынг у Леніна. Камунары з чырвонымі бантамі, камунаркі, усе як адна, у сініх спадніцах і чырвоных кофтах. А наперадзе верхам на кані, як баявы камандзір, вёў калону іх першы старшыня камуніст Пётр Кашанскі.

Камуна імя Карла Маркса валодаў 80 гектарамі ворнай зямлі, дайла 15 кароў, мела 11 рабочых коней, 45 свіней, 8 конных плугоў, 12 барон, адну сеялку, адну жнярку...

З таго часу прайшло сорак і больш гадоў. Змяніўся за гэтыя гады свет і людзі. Змянілася жыццё. Хто б гэта ездзіў цяпер у лес талакой на санях з тымі «сучкамі»! Калгас шугануў бы грузавік з прычэпам або трактар

Вярхоўнага Савета БССР. Ганаровы мі граматамі адзначаны і лепшыя з лепшых сёняшнія працаўнікі калгаса. Пяці ветэранам прысвоена ганаровае званне «Заслужаны калгаснік». Вось іх імёны: Герасімовіч Казімір Міхайлавіч, Кашанскі Мікалай Сільвестравіч, Туравец Алена Сямёнаўна, Папельскі Іван Лаўрэнавіч і Дудар Марыя Пястроўна...

Амаль усе яны з тых камунараў, хто першыя на тых першых восьмі конных плугах выйшлі заворваць спрадвечныя межы сялянскай нядолі і галечы.

А які ж ён сёння, праз пяцьдзесят год, калгас імя Карла Маркса? Які ў яго разгон на будучае, якія перспектывы ў новай пяцігодцы?

Паслухаем, што расказвае пра свой калгас старшыня яго Іван Сцяпанавіч Грошаў.

— Цяпер калгас налічвае 345 двароў (успомніце, што камуна пачыналася ўсяго толькі з пяці двароў, ды і якія былі яны, тыя «двары»...) За калгасам замацавана 4294 гектары зямлі, у тым ліку ворнай 2306 гектараў. На фермах 1600 галоў буйной рагатай жывёлы, 1350 свіней.

Большасць работ у паліводстве механізавана. У калгасе 33 трактары,

11 збожжаўборачных, 4 бульбаўборачныя, 2 ільноўборачныя камбайны...

Тут я прымушаю сябе спыніцца і на нейкі момент успомніць: а як жа ўсё рабілася да гэтых камбайнаў... Колькі жаночай сілы і красы адбіраў адзін толькі сінявокі прыгажун лён, пакуль ты яму на коленцах папаклаўшася—выпалеш яго, а потым выбераш, потым на таку паб'еш пранікам. Пакуль пасцелеш, пакуль на церніцы, душачыся кастрыцаю, патрэш, потым патрэплемеш яго, спрадзеш, вытчаш, выбеліш у вясновых водах ды яшчэ по-

тым сама, тымі ж рукамі, абшыеш з палатна ўсю сям'ю... Добрая палова жыцця сялянкі праходзіла за прасніцаю і кроснамі.

А зайдзіце вы сёня ў любую калгасную хату. Моладзь ні тae прасніцы, ні тых красён ужо ў очы не бачыць. Гэтак, як і сярпа вы цяпер наўрад ці знойдзеце ў вёсцы. Хіба толькі дзе ржавее пад страхою, каб крапіву абжынаць пападплощем.

Іван Сцяпанавіч Грошаў расказвае далей:

— У калгасе ідзе культурна-быта-

жыццё, за лепшую будучыню... І тая будучыня прыйшла.

Хіба не сведчыць пра гэта лёс заслужанай калгасніцы калгаса імя Карла Маркса Надзеі Рыгораўны Бахты, што 43 гады працавала ў калгасе даяркай? Пэўна, возера цэлае можна было б заліць з таго малака, што надаіла яна сваімі рукамі. Увесе калгас прыйшоў вітаць яе і дзякаваць ёй у той урачысты вечар. Піянеры прынеслі ёй кветкі, а старшыня калгаса паднёс з паклонам заслужанай калгасніцы хлеб-соль.



Свінарка Яўгенія Мікалаеўна Невяроўская.

Сапрауды «малочныя рэзкі» працякілі праз руці заслужанай калгасніцы Надзеі Бахты.

Людзі паважаныя, людзі працы! Даяркі Вольга Пракапеня, Клаудзія Гамок, Вера Заіна і Ніна Леус.

У новай школе — племя мадае, калгаснае...



вое будаўніцтва. Працуець трох калгасныя клубы, сельская бібліятэка, сярэдняя і дзве пачатковыя школы. У 147 дамах ёсьць тэлевізоры, 106 калгаснікаў маюць матэцыклы, 2—легкавыя аўтамашыны. Ну і, безумоўна ж, усе калгасныя дамы электрыфікаваны...

І зноў я мушу вярнуцца ўспамінамі да першых дзён камуны. Ей вельмі далёка, усе роўна як да зорак—гэтак далёка было тады да навін і выгод, з якімі жывуць людзі сёня.

— Пабачыце, прыйдзе час, і па ўсіх нашых вёсках загарыцца электрычнасць, а на нашых палетках загудуць трактары...—Першы старшыня камуны імя Карла Маркса Пётр Сільвестравіч Кашанская быў не толькі кіраўнік, ён быў яшчэ і аптыміст-летуненік.

— Адкуль ты ўсё гэта ведаеш?— у трактары на палетках і электрычнае свято ў хатах хацелася верыць і ўсім яго паплечнікам-камунарам.

— Так Ленін сказаў. Ленін пра гэта клапоціцца.

Што Ленін клапаціўся пра лепшую будучыню сялян—пра гэта на Случчыне ведалі. Ездзіла ж у Москву дэлегаткай жанчына з вёскі Ісерна Вольга Капацэвіч. Расказвала потым на сходах, як была ў гасцях у Леніна, як Ленін распытваў у яе пра сялянскае жыццё, як даў у падарунак насення канюшыны і сталёвы плуг—каб везла ў свою вёску, каб агітавала сялян за калектывнае будаўніцтва, за новае

Павагай і гонарам карыстаюцца пенсіянерка Ганна Аляксандраўна Пісарка, даярка Вольга Васільеўна Пракапеня, свінаркі Соф'я Мікалаеўна Даўчкоўская і Яўгенія Мікалаеўна Невяроўская, узнагароджаная ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга...

Беглы пералік імён—ён як быццам і мала запамінальны. Запамінаеца і хвалюе іншае: каму належыць гэтыя імёны. Сярод узнагароджаных з калгаса імя Карла Маркса няма патомных дваран, ніхто з іх продкаў не наслідзіў графскіх ці князёўскіх тытулаў. Патомны іх тытул—селянін, сялянка. Чалавек на зямлі. Савецкі чалавек.

У пачатку мінулай пяцігодкі калгас імя Карла Маркса працаваў дзяржаве 1790 цэнтнераў мяса, у мінулым, 1970 годзе—3130 цэнтнераў. Летась гаспадарка атрымала 380 тысяч рублёў чыстага прыбытку. Калгаснікам выдалі на кожны працадзень па 4 рублі 33 капейкі. У новай пяцігодцы—новыя планы. 105 цэнтнераў мяса і 452 цэнтнераў малака на 100 гектараў сельскагаспадарчых угоддзяў, 23 цэнтнеры збожжа з гектара—такая мэта стаіць перад калгасам імя Карла Маркса ў бягучым годзе.

Першыя камунары, якія пяцьдзесят гадоў назад праклалі першую баразну новага жыцця, маюць ужо дарослых унукаў. Разам са сваімі бацькамі моладзь працягвае справу, пачатую не-калі іх дзядамі. Так ад пакалення да пакалення, з рук у рукі перадаецца сцяг працы і волі. Савецкі сцяг.

Алена ВАСІЛЕВІЧ



# ЯНА Ў ГЕРАІЧНЫМ В'ЕТНАМЕ

Нялётка было Ганне Мікалаеўне гадаваць без мужа чатырох дзяцей. Малодшая, Тамара, пайшла вучыцца ў вячэрнюю школу, каб удзень памагаць мачі ў яе працы прыбіральшчыцы. Непрыкметна прыйшло дзяцінства, і вырасла Тома, паступіла ў Мінскі інстытут замежных моў. Вучылася добра, захаплялася спорту. Як лепшую студэнтку, яе тут і пакінулі працацаць — выкладаць англійскую мову.

Тамара Рыгораўна Сямёнаўская аказалася сур'ёзным і ўдумлівым педагогам, у меру патрабавальнем і клапатлівым. Студэнты палюблі маладую выкладчыцу. Тры гады работы ў інстытуце былі для яе добрай школай.

І раптам — рэзкая перамена ў лёсе. Яе выклікалі ў Міністэрства вышэйшай адукациі і прапанавалі пажаць у В'етнам, выкладаць англійскую мову ў Ханойскім педагогічным інстытуце.

В'етнам... Далёка. Там вайна. Небяспечна... Аднак Тамара дала згоду на паездку.

Мінуў год. Пісьмы з таго краю прыходзяць раз у два тыдні, і кожнае пісьмо хвалюе і ўражвае. Шмат пабачыла і перажыла Тамара за гэты час. Першыя сустрэчы. Спакойныя гутаркі ў далікатнай усходніх манеры, парады, як лепш распачаць работу ў новых умовах. Ханой — вялікі горад, азіяцкая архітэктура перамяжоўваецца з сучаснай еўрапейскай. Сярод шматлікіх храмаў пагад вылучаеца храм, збудаваны ў 42 годзе нашай эры. Ён прысвечаны сёстрам Чынг Чак і Чынг Ні. Паводле падання, сёстры ўзначалілі атрад воінаў у барацьбе супраць кітайскіх захопнікаў. Атрад загнаў праціўніка ў возера, але ў барацьбе за-

гінулі і смелыя сёстры. Iх образы — сімвал свабодалюбства.

Жышцё і быт далёкага В'етнама своеасаблівыя. Работа пачынаецца з 6 гадзін раніцы — у нас у гэты час 10 гадзін раніцы. З 12 да 15 — адпачынак: ва ўмовах трапічнага клімату ў гэтыя гадзіны самая гарачыня. Вільготнасць, якая даходзіць летам да ста працэнтаў, пры трапічнай гарачыні пераносіцца без прывычкі цяжка. Спаць даводзіцца пад марлевым полагам — ад насякомых. Зімой, у лістападзе — лютым, бываюць рэзкія пахаладанні, тэмпература раптам падае да 10—15 градусаў цяпла. У вільготным клімаце гэта сцюдёна, унахи трэба надзяваць шарсцянную бялізу.

В'етнамскія таварыши стварылі савецкім спецыялістам добрыя ўмовы. Пасялілі ва ўтульнай гасцініцы.

«В'етнамская мова вельмі музичная, — паведамляе Тамара ў адным з пісем, — у ёй некалькі танальнай сцяй, якія перадаюць сэнсавыя нюансы. Спачатку я не ведала ніводнага паняцця па-в'етнамску, але хутка засвоіла найбольш распаўсюджаныя слова і выразы. В'етнамскія студэнты вывучаюць рускую мову, прычым вельмі пасляхова, так што мая выкладчыцкая работа ідзе вельмі плённа. Групы, у адрозненне ад нашых, вялікія, але в'етнамцы народ упарты і імкнущыя як мага больш набыць ведаў».

Інстытут — гэта прыстараванае бунгала, разбуранае вайнай, яго ўпрыгожваюць заклікі накшталт такога: «Толькі веды даюць чалавеку сілу»... I сапраўды, прага ведаў у в'етнамскага народа вельзарная.

«Цяпер у ДРВ 6 педін-ститутаў. У іх навучаеца

больш як 11 тысяч студэнтаў. Сярод іх — прадстаўнікі шасцідзесяці нацыянальных меншасцей, выхадцы з глухіх джунглюў. Ім трэба было вывучаць спачатку дзяржаўную в'етнамскую, а затым ужо рускую і англійскую мовы. Вучыцца шмат жанчын».

В'етнамскія студэнты могуць займацца літаратурна суткі напралёт, завучваюць усё грунтоўна, спаборнічаюць у вучобе. «Вучыся ваяваць не толькі зброяй, але і сілай слова, нават калі гэта варожая мова», — такі лозунг пропанавалі студэнты. На пералынках Тамару — настаўніцу тут ласкова называюць «мамай» — заўсёды акружанаюць слухачы, просяць расказаць пра Савецкую краіну.

Цікавы нацыянальны тэатр: там ідуць п'есы, прысвечаныя барацьбе супраць амерыканцаў. У вялікай пашане творы савецкіх пісьменнікаў. Велізарную цікавасць выклікае літаратура аб падпольнай барацьбе савецкіх партызан у гады Вялікай Айчыннай вайны.

«Барацьба. Гэта слова не сыходзіць з вуснаў людзей В'етнама. Калі мы едзем на заняткі з гарадка ў Ханой — я бачу зеніткі. Давялося чуць паветраны бой, страляніну зенітак, агідане завыванне сірэн. Гэта было не ў кіно, гэта быў подых вайны...», — піша Тамара.

Народ В'етнама гатовы адбіць любую агрэсію. В'етнамцы вельмі дабрадушныя і гасцінныя, але дабрадушнасць — гэта не прыкмета слабасці... «Мне падарылі сувенір, — піша Тамара, — пярсцёнак з металу збітага «Фантома». Трэба было бачыць, колькі значэння надавалі студэнты гэтаму падарунку — сімвалу дружбы і моцы духу ў барацьбе.

Дапамога наша відна-



Народ В'етнама змагаецца...

ўсюды. Гэта нашы спецыялісты, нашы барадачы-геолагі, якія знайшлі ўжо шмат карысных выкапняў, гэта і ўрачы, педагогі, простыя будаўнікі. Нямала тут і пасланцаў з іншых сацыялістычных краін. Шмат нашай тэхнікі. Калі я ўбачыла мінскі трактар, які дзелавіта цягнуў воз з грузам, — я была шчыра ўсіхвалівана і ўзрадавана...».

Вайна наклала свой адбітак на ўсё. Усюды можна бачыць людзей у ваенным адзенні, мужчын і жанчын. На палях — залітых вадой рысавых квадратах — жанчыны па калені ў вадзе садзяць рыс, як работалася многія стагоддзі назад. Але за плячыма вісіць карабін: людзі заўсёды напагатове. У вазака, што кіруе сонным буйвалам, які цягне старожытную арбу на гумавых колах, таксама карабін за плячыма. Народ В'етнама — працаўнік і салдат.

Надыходзіць гарачае лета. Неўзабаве Тамара вернецаца дадому, у родны Мінск. Гэта будзе ў кастрычніку сёлетняга года. А пакуль яна нясе ганаровую і патрэбную дзяржаўную службу.

М. СЯРЖАНІН,  
кандыдат геаграфічных  
наук

# «ЖАНЧЫНЫ-ГЭТА

## «ПРЫВЕСАК» ГРАМАДСТВА»

Становішча працуючых жанчын у Заходній Германіі незайдроснае, хоць фармальна там існуе раўнапраўнасць. У адной з тэлевізійных перадач яно не без падстаў парашунаўвалася са становішчам неграў у ЗША. Сёння ў ФРГ працуе каля 10 мільёнаў жанчын, але ім усё яшчэ адмаўляюць у аднолькавай плаце за аднолькавую з мужчынамі працу і ў многіх выпадках перашкаджаюць удасканальвацца ў сваёй прафесіі. Прадпрыемцы жанчыну цэнтру толькі як танную рабочую сілу, пазбаўленую шмат якіх правой.

У сярэднім зарплата жанчын у ФРГ на 30 працэнтаў ніжэй чым у параўнанні з зарплатай мужчын. У швейнай прамысловасці яны зарабляюць на 23, у электроннай — на 26, у шклянай — на 34, а ў друкарскай справе нават на 38 працэнтаў менш за сваіх калег-мужчын. Афіцыянткі атрымліваюць заработную плату на трэць менш, чым афіцыянты. Паводле дадзеных Статыстычнага федэральнага ведамства, прыбытак за ўесь жыццёвый перыяд заходнегерманскай жанчыны з вышэйшай адукацыяй на 163 000 марак меншы за прыбытак мужчыны, яе калегі па прафесіі. І гэта не таму, што яна працуе менш або не так прадукцыйна, а проста таму, што яна жанчына. У Заходній Германіі ўсё яшчэ дзеянічае прынцып, які дырэктар аднаго з буйных заводаў электроннай прамысловасці ФРГ сформуляваў так: «Аднолькавая заработка плаце за аднолькавую працу — гэта далёкая ад жыцця сацыяльная рамантыка. Жанчына нешта іншае, таму ёй і плаціць горш, чым мужчыну. Гэта было так, гэта ёсьць так і застанецца так».

У той час, калі заходнегерманскія сродкі масавай інфармацыі паказваюць жанчыну як выпешчанае стварэнне раскошы і аб'ект спакусы для мужчыны, на самай справе яна — «прывесак» заходнегерманскай эканамічнай сістэмы. Калі сёння ў ФРГ многія замужнія жанчыны ўладкоўваюцца на работу, то ў большасці выпадкаў не таму, што яны вельмі любяць сваю прафесію і не таму, што хочуць развіваць свае здольнасці і свою асобу, а з прычыны чиста эканамічнай. Прафесіянальная дзейнасць для масы заходнегерманскіх жанчын і без таго цяжка сумяшчаецца з іх абязьцамі ў хатній гаспадарцы і сям'і. Вельмі мала дзіцячых садоў і ясляў (напрыклад, на 23 дзіцяці, маткі якіх працуяць, прыпадае толькі адно месца ў яслях). Вынікі празмернай нагрузкі можна ўбачыць са статыстычных дадзеных.

Што датычыць смяротнасці маці і дзяцей, то ў гэтых адносінах ФРГ пераўзыходзіць усе єўрапейскія краіны, за выключэннем Партугальі! Кожны восем гадзін адна заходнегерманская маці памірае перад родамі, у час іх або пасля родаў. У кожнай пятай працуючай жанчыны роды адбываюцца заўчасна, і штогод 18 000 дзяцей, маці якіх працуяць, нараджуюцца мёртвымі або паміраюць пасля паяўлення на свет. Усё гэта вынік недастатковага сацыяльнага абслугоўвання дзяржавай.

[«Панарама ГДР»]

У ПОЙМЕ ракі Арэсы, апетай Янкам Купалам, раскінулася землі калгаса «Зара». Не выпадкова носіць ён такую назуву: так пажадалі былыя беднякі-палешуки, аўяднаўшыся ў камуну. У калектыўнай працы яны бачылі зару свайго новага жыцця...

А якія яны сёння, людзі палескія? Вёска Бабровічы. Высокія, прасторныя будынкі, светлыя вокны. Над дахамі ўзвышаюцца антэны тэлевізараў. Раніцай трашкацца на вуліцы маторы матацыклаў, на брыгадным двары вуркочуць трактары, аўтамашыны.

Прыветны, рухавы дзядок ахвотна паказаў, дзе жыве даярка Вольга Ануфрыеўна Басякова. На яе сядзібе два дамы — стары, які ледзь не да

І Вольга Ануфрыеўна пачала вучыцца. Наведвала іншыя гаспадаркі, пераймала лепшыя метады догляду жывёлы. Шмат карысці далі парады спецыялістаў і заняткі ў зааветэрнагороднага гуртку.

Чалавек у жыцці — што ў дарозе. Вызначыць сабе які-небудзь арыенцір, пакуль дасягне яго — новы з'явіцца. І так — заўсёды. Арыенцір Вольгі Ануфрыеўны быў тры тысячи кілаграмаў малака ад каровы. Хоць і нялёгка было, але гэты рубеж адолела. На грудзях зазяляла яшчэ ёдна ўзнагарода — медаль «За працоўную доблесць».

Ленінскі юбілейны год быў годам вялікіх здабыткаў у працы. Ей пры-

## ДАЧКА ПАЛЕСКАГА СЕЛЯНІНА

вокнаў урос у зямлю, і новы, са смаўлістых жоўтых бярвенняў. Насустрэчы выйшла маладжавая, ветлівая гаспадыня. Запрасіла ў дом. У пакоях чысціня і парадак. Даведаўшыся, чаго мы прыйшлі, яна крыху разгубілася, зачырвонелася.

— Ды што вы, якая ж я лепшая! Працуя, як усе.

Шаснаццаць гадоў мінула з той пады, як Вольга Ануфрыеўна Басякова «запісалася» ў даяркі. Летась надаіла ад кожнай каровы сваёй групы амаль па чатыры тысячы кілаграмаў малака і выйшла ў рады пераможцаў у сацыяльныя спаборніцтве сярод даярак раёна.

Да вяршыні працоўнай славы Вольга Ануфрыеўна прыйшла не адразу. Не заўсёды было ў дастатку кармоў для жывёлы, каровы часта хварэлі, шмат цялят не выжывала. Не раз думала маладая даярка ўсё кінуць-рынуць і з'ехаць з вёскі.

— А астатнім хіба лягчэй? — дакорліва казала ёй маці. — Але ж трymаюцца, не ўцякаюць. Ведаю, цяжка табе, дачушка, — мякчэй матын голас, — але патрываі. Ну, паедзеш ты, перачакаеш, а потым з якімі вачымі вернешся назад, як на людзей зірнеш? Вось, скажуць, выгадавала Басячыха дачушку. На гатовыя пірагі-каўбасы і яна зараз ласая...

У клопатах міналі дні. Мацнела гаспадарка. На фермы прыйшлі электрычнасць, механизмы. Працаўцаў зрабілася лягчэй. Пра поспехі Вольгі Ануфрыеўны хутка загаварылі ў наўаколлі. І вось вялікая радасць — яе ўзнагародзілі ордэнам «Знак Пашаны».

— Гэта яшчэ не мяжа, — казала Вольга Ануфрыеўна сяброўкам. — Каровы ў мяне харошыя, ад іх можна яшчэ больш атрымаць малака. Вось думаю за книгі сесці.

своім званне «Заслужаная калгасніца», узнагародзілі юбілейным медалем.

Клопаты... Іх шмат, і не толькі ў Вольгі Ануфрыеўны. Праўленцаў хвалюе механізацыя жывёлагадоўчых ферм, будаўніцтва новых тыповых памяшканняў. Пра гэта гаварылася і на Трэцім з'ездзе калгаснікаў Беларусі, дзе абміркоўваўся праект новага Прыкладнага Статута. Дэлегатам на ім была і Вольга Ануфрыеўна. Яна добра памятае слова Першага сакратара ЦК КПБ тав. П. М. Машэрава. У сваім дакладзе ён адзначыў, што неабходна за бліжэйшыя два-три гады ажыццяўіць поўную рэканструкцыю жывёлагадоўчых памяшканняў, прадугледзеўшы ў іх сучасную тэхнолагію і арганізацыю працы з поўнай механізацыяй і аўтаматызацыяй усіх працэсаў. Трэба, каб было больш малака і мяса, каб жывёлаводам працавалася лягчэй.

На Бабровіцкай малочнатаварнай ферме хутка пабудуюць чатырохрадны кароўнік — з аўтапаеннем, электрайдтайкай, транспарцёрам для раздачы кармоў і ўборкі гною.

— ХХIV з'езд КПСС шмат увагі аддаў развіццю сельскай гаспадаркі краіны, Беларусі таксама. Будзем з новымі сіламі брацца за выкананне рашэнняў з'езда. Сілы ёсць, жаданне працаўцаў вялікае, — гаворыць Вольга Ануфрыеўна.

Беларуское Палессе... Непазнавальнае ты, як і людзі твае. Новае ты, новая і працаўнікі твае. Адна з такіх — Вольга Ануфрыеўна Басякова, заслужаная калгасніца, дачка былога бедняка-палешука.

Ул. ТРЫБУНАЛАУ,  
Н. МАТВЕЕНКА.

Глускі раён.

# Нашы сяброўкі з янтарнага краю

Мал. К. Ціхановіча.

Мірдза КЕМПЭ,  
народная паэтэса Латвійскай ССР

Цэцылія ДЗІНЭРЭ

## Шчасце

Я лёгкіх не люблю шляхоў,  
Пра шчасце лёгкае не дбаю,  
Не прагну бесклапотных сноў:  
Я шчасця цяжкага жадаю.

Людзей халодных і пустых  
Яно, напэўна б, падкасіла,  
Яно і не для рук слабых,—  
Яно не кожнаму пад сілу.

Яно не ведае нуды,  
Драмаць у цемрыве не хоча,  
Сярод жывых яно заўжды  
І молатам жыцца грукоча.

Не будзе, смелае, шукаць  
Для баязліўцаў апраўдання.  
Хачу я шчасце здабываць  
У працы мужнай і змаганні.

Хай у суровасці сваёй  
Яно нялёгка нам даецца,  
Хай будзе доляй баявой,  
Хай будзе новай песніяй сэрца!



## Латвія

Мяне ты клічаш сінімі лясамі,  
Гаворкай птушак,  
рэчак галасамі.  
Твае вясёлкі да мяне прастор прыносіць,  
І свежым халадком чаруе восень,  
Пакінуўшы сляды на нівах, на пракосах.

Ты мне ўяўляешся галубкаю лясною  
І белым буслам над бацькоўскаю  
страхою.

Там мой народ жыве ласкавы,  
непакорны.  
О, колькі ён разоў перадольваў гора!  
У ім — спакойны, мудры дух памораў.

Мяне гукаюць вецер твой, твае  
сцяжынкі,  
На могілках, за вёскай, жоўтыя  
пясынкі...

О Латвія,  
ты светлаю струною  
Гучыш з жывымі,  
з мёртвымі,  
са мною!



## Дзякую!

Вось і падыходзіць да канца чарговае дзяжурства. Ганна Фёдарапа спынілася каля маладой дзяўчыны:  
— Як ты, Лена, адчуваеш сябе?  
— Ды ўжо лепей, Ганна Фёдарапа. Дзякую вам за вашы клопаты...

Амаль 16 год працуе медсястроў Астровенскай бальніцы Ганна Фёдарапа Шылкова. Пасля заканчэння Аршанскае медыцынскага вучылішча яе накіравалі сюды, у Астроўна. Хутка бягучы гады. Сёння яна — вопытны медык...

## Працавітая


### Зямля

Сляпы, упарты шэры крот  
Усё працуе, ўсё капае.  
І многа ў парастка турбот,  
Бо ён нялёгка праастае.

Нібыта пераймае зорку  
Малы рулівы светлячок.  
Дзень закілзаў вятроў  
 чацвёрку—  
Вясёлы гул ідзе здалёк.

І чуцен трубны кліч чмяля  
Над яркай летняю далінай.  
Так працавітая зямля  
Не спачывае ні хвіліны.

Пераклада  
Эдзі АГНЯЦВЕТ



Працы шмат. Сям'я, гаспадарка адымаюць шмат часу. Гэта толькі падумаць: сямёра дзяцей! Старэйшая, Ларыса, ходзіць у сёмы клас, а самай маленъкай, Танечцы, толькі годзік. Трэба ўсіх накарміць, аблыць, прасачыць за вучобай. Цяжкавата адной. Дапамагае ёй муж, саўгасны шафёр Анатоль Ягоравіч Лоскі.

Вось так і спраўляецца Ганна Фёдарапа. У калектыве медыкаў Астровенскай бальніцы яе паважаюць: чулы, уважлівы чалавек. Усю сваю энергію і волыт аддае ахове здароўя людзей.

Нядыўна радасная вестка прыйшла да Ганны Фёдарапа: яна ўзнагароджана ордэнам «Мацярынская слава» III ступені.


В. УНУКОВІЧ

Бешанковіцкі раён.

Аляксандра Ус

Апавяданне

Мал. Р. Кудрэвіч.



# ВЫИЯТАЛА З ГНЯЗДА ЛАСТАЎКА

10

Не было сну Лукер'і ў гэтую ноч. Варочалася з боку на бок, шчыльна заплюшчвала вочы, адганяла няпрошаныя думкі. Спрабавала лічыць да сотні— не дапамагло, да тысячи— тое самае.

Навокал усё даўно суцішылася, усё замерла. «Хай бы ўзняўся вецер ці ўдарыў па шыбах буйны дождж— можа палягчэла б на душы, было б не так цяжка. Колькі давала яна людзям добрых парад, а хто ёй што парыць? Праўду кажуць: чужую бяду рукамі развяду, а да сваёй розуму не дабяру. Да каго падацца, з кім парыцца?»

А Сцяпану што, спіць сабе, як пшаніцу прадаўши. Спяць аднавяскоўцы, мо ўвесь белы свет спачывае, толькі яна не можа заснуць. Сэрца стукае так, што, здаецца, у суседний хаце чуваць: тах, тах, тах... Хочацца ўстаць, глянуць на гадзіннік, але ж дзе ты разбярэш без светла тыя маленькія лічбачкі? Ды на воншта гадзіннік: даўно праспявалі першыя пеўні.

Вочы ўзіраюцца ў цемру. У нейчым двары забрахаў сабака. Ці яму здалося, ці хто сапраўды прашаваў па вуліцы. Ляніва, без азарту і злосці сабака пагаўкаў і змоўк. Праз хвіліну ледзьве чутна недзе скрыпнулі веснічкі, зноў усё сціхла, толькі дзесьці далёка-далёка прагучэў гудок цеплавоза. Мо гэта машинаст заўважыў здалёк небяспеку, а мо каго засцярожыў, пра некага паклапаціўся. А хто паклапоціцца пра яе, каму выказаць свой боль?

Зноў зашчымела ў грудзях. Хто яе пашкадуе, хто паспагадае, калі родны мужык толькі пасміхаецца з яе трывогі і клопатай? З ім жыць, як мокрае паліць. Няма каб умывацца, забараніць, сваю бацькаву ўладу паказаць. Праўда, сама Лукер'я не прызнавала яго ўлады, заўсёды верх над ім брала, на сваім ставіла. Сцяпан часам паспрачаецца ды плюне: «Ат, цябе не пераканаеш!» — рукой махне, нацягне шапку на вушы і пойдзе ў свою майстэрню. А за ім і Гая, скапіўши са стала лустачку хлеба. Будуць там да позняга вечара корпацца ў якім-небудзь маторы— вунь колькі цяпер у калгасе машын, і ніводная не мінае Сцяпанавых рук.

Толькі аднойчы не пагадзіўся з Лукер'яй. Ледзь іхніе вяселле не расклейлася. Адмовіўся шлюб у царкве браць— і годзе. Як ні ўпарцілася, а ён на сваім паставіў...

Рука налілася цяжарам, самлела, увесь правы бок нібы адзеравянеў. Яна павярнулася на спіну, роўненка лягла, выцягнула ўдоўж тулава рукі. Здаецца, знайшла зручнае месцейка, а сну няма і няма...

— І ў каго яна ў мяне такая ўпартая ўдалася? У людзей жа дзеці як дзеці, паслухмянья, што маці скажа, тое і зробяць, а мая Гая? Мусіць, па бацьку пайшла. Той, бывала, таксама маўчыць, ні словам не агрывізнецца, не запярэчыць, але ж зробіць, як сам захоча. Ды яшчэ гэты баламут,— нібы ўзрадавалася Лукер'я, прыгадаўши галоўнага віноўніка.— Затлуміў дзяўчыне галаву. Маладзенькая, дурненськая, з яе, як з воску, што хочаш зляпіць можна.

Але тут успомнілася ўчараашня размова.

— Мам, а мам!— адчыніўши дзвёры з другой хаты, паклікала Гая.

— Угу, — прабурчэла маці, корпаючыся ля печы.

— Паслухай, мам, я даўно хацела табе сказаць... Лукер'я прыставіла вілкі да сцяны, выщерла хусцінкаю спацелы твар. Што ж ты мне скажаш, мая дачушка, мая ластаўка? Ой, мусіць, нездарма ты ўчо-

ра аж да паўночы стаяла ля варот з тым чарнівым! Нельга сказаць, каб Лукер'я была супраць дачынога замужжа. Але калі тое яшчэ будзе? Праўда, падушкі з гусінага пуху вялікія прыгатавала. Ляжаць на Галіным ложку, як гара, аж дыхаюць. Усчынала гаворку са Сцяпанам:

— А што, бацька, як выскачыць Галя замуж ды нас з табой пакіне?

— Так ужо і выскачыць,—адмахваўся муж.— А калі і выскачыць, дык ці ж ты яе шчасцю не ўзрадуешся?

Гэта яна не ўзрадуецца! І ўдзень і ўнаучы толькі і думае пра Галіна шчасце. Якая маці зычыць благога сваёй дачушцы?

Пільна сачыла за дачкой Лукер'я, з вачэй не спускала. Спала і ў сне сніла, што Галя ў навуку пойдзе, доктарам стане. А тут, як на грэх, Рыгора Піліпчука са службы прынесла. Не сказаць каб надта прыгожы, але зграбны, усмешлівы, выправачка вайсковая. Чула матчына сэрца, што нездарма гэты хлопец да Сцяпана паддобраываецца, памочнікам да яго пайшоў у майстэрню. А Галя там з малых год, як у сябе дома, нават камбінезон сама сабе пашыла, каб сукенкі не пэцкаць.

Лукер'я перастаўляла чыгункі з месца на месца, падкідала сухія сасновыя паленцы.

— Мам, — паўтарыла Галя, — ты паслушай, што я скажу...

У руках яна трymала нейкую паперку. Божухна, няўко заява аб шлюбে?

— Глянь, прыйшоў выклік мне на курсы механізатораў. Праз тыдзень паеду ў Гомель!..

Ад нечаканасці Лукер'я села на зэлдлік, але зараз жа падхапілася і, нібы анямелая, хвіліну ці дзве маўчала, не магла вымавіць слова.

— Ці ж я для гэтага цябе гадавала? — з крыўдай загаварыла яна нарэшце. — Дзе ж гэта бачылі, каб адзінае дзіця ды не давесці да ладу? Думала, не будзеш, як я, век таўчыся ля калгаснай гаспадаркі, знайдзеш сабе лёгкую працу. Гэта ўсё ён, ён цябе настроіў! Сам не здолеў, як іншыя хлопцы, у горадзе ўладкавацца. Вярнуўся, толькі ў калгасе яму сонца свециць! І цябе, дурненъкую, падбіў звязацца з механікай. Не будзе майго дазволу! Хіба ж гэта жаночая справа? Вунь Ганька Архіпішка ў горадзе жыве. Адрабіла свае гадзіны — і хоць трава не расці. Або, глядзі, Нінка Петракова перакладвае паперкі ў прамкамбінаце, у сухім сабе, у цёплым, а ты куды цэліш? Я думала...

— Я таксама доўга думала, — перапыніла яе Галя. — Я ж дарослая, школу скончыла, было калі падумаць. Мне ў полі ды каля машын цікавей, чым паперкі парадкаваць. А без машын цяпер у сельскай гаспадарцы нельга, яны памагаюць у працы.

— Ах, дык гэта бацькаўская работа! Сам не вылазіць з майстэрні і дачку прывабіў!

Лукер'я ў каторы раз зацягвала ражкі паркалёвай хусцінкі. Стукне там, ляпае жалезкамі, стары корч — няхай ляпае, а чаго ж дзяўчыну зводзіць?

Погляд яе спыніўся на Галіных руках. І такімі яны здаліся тонкімі і кволымі. «Няўко ж яны здолеюць трактарам кіраваць?»

— Можа ты яшчэ і на трактар сядзеш?

— Не ведаю, мама, гэта вельмі шырокая галіна — механизация. — Галя абхапіла маці за шыю, прыціснулася да яе шчакі, як рабіла заўсёды, калі хацела ўлагодзіць і схіліць на свой бок.

— Ты не палохайся, мама. Рыгорка кажа, што наробяць хутка такіх трактараў, што ў кабіну ні пылу, ні дажджынкі не пададзе...

— Яшчэ чаго! — перабіла Лукер'я. — Усё гэта баламут твой, Рыгорка, яго ўгавораў паслухалася.

— А Рыгорку ўсе ў калгасе паважаюць...

— І ты, відаць, больш за ўсіх?

— Вядома, і я таксама, — пачырванеўшы, вымавіла Галя. — Чым жа ён кепскі хлопец? — дадала яна і апусціла вочы.

— Можа шчэ і замуж за яго збіраешся? — наважылася заадно ўсё высветліць Лукер'я.

— Покуль што не. А як скончу курсы...

— Як скончу курсы, — перадражніла Лукер'я. — А як твой Рыгорка не дачакаецца цябе? Ты на курсы, а ён у сваты, вунь колькі дзяўчат у вёсцы!

— Як вельмі любіць, то дачакаецца!..

Раззлаваная Лукер'я падхапіла анучай ёмкі чыгун варанай бульбы з прыпека і паставіла на ўслон. І не вытрывала, хапілася за фартух, скамячыла яго і слязу выцерла.

Плакала Лукер'я днём, плача і ўнаучы. Плача, што хутка расстанецца з дачушкай, плача, што не паслухалася Галя яе ўгавораў. А як хацелася ўбачыць яе доктаркай у белым халаце! Пахваліцца перад суседкамі! Такая здатная да навукі, а тут на табе, сядзе на трактар у зашмальцаваным камбінезоне... Пры гэтай думцы слёзы ручайком паліліся. Хіба для такога жыцця песьціла яна сваю дачушку!

Усё было б не так, калі б Сцяпан забараніў сваёй бацькоўскай уладай. Толькі дзе там! Ён нават пахваліў Галю, што добра зрабіла.

— Вылятае з гнязда наша ластаўка! — галасіла Лукер'я.

А ён: «Ластаўка птушка такая, што вылятае і зноў у сваё гняздо вяртаецца. Вернецца і Галя».

Сплаканая і змораная, засынае пад самую раніцу Лукер'я. Спіць яна неспакойным, трывожным сном. Сніца ёй, што ў зашклёнай кабіне чырвонага трактара сядзіць за рулём яе Галя. І вядзе трактар на прасткі ад аселіцы да сасновага бору. Нібы тут балота не было ніколі. Следам за трактарам уздымаюцца скібы ўзаранай зямлі. А вось Галя на камбайн пльве па залатой шырокай ніве. З рукава камбайна цячэ ў кузай мышыны буйное, цяжкое зерне. Лукер'я даганяе Галю, бяжыць што ёсць моцы, задыхаецца, спелыя каласы балюча сцябаюць яе патвары...

І раптам яна апынулася ў вялікім светлым цэху. Галя ў белым халаце стаіць ля шчыткі, тримае ў руках бліскучы мікрофон і некаму падае каманду:

— Падняць напор вады...

Далей Лукер'я не разбірае слоў дачкі. І тут раптам за акном лінуў роўны і спорны дожджык. А Галя зноў некаму абяцае: «Вецер? Калі ласка», — і тут жа падзымуў мяккі прыемны ветрык, закалыхаліся фіранкі на расчыненых вокнах.

Лукер'я хоча нешта запытацца — але раптам насунуліся поцемкі, нічога не відаць. Галя ўключыла рубільнік — і зараз жа ярка ўспыхваюць вокны белакаменных дамоў, льецца яркае святло праз шкляныя сцены палаца-клуба. Раптам перад Лукер'я самі адчыняюцца вароты фермы. Па шкляных трубах бяжыць малако проста на завод. А вунь паабапал сцяжынкі буйныя памідоры чырвaneюць на высокіх кустах, нібы яблыкі на маладых дрэўцах.

Бяжыць Лукер'я, хоча расказаць Сцяпану пра гэткія дзівы, кідаецца напрасткі да рачулкі, а замест яе бачыць блакітнае мора, па ім пльве белы цеплаход. А навокал сады зелянеюць, аж да зямлі звісае голле, усыпанае наліўнымі яблыкамі. Яна працягвае руку, хоча сарваць румяны яблык. Нехта хапае за плячук і моцна трасе.

— Луша, Лушачка, што ты так позна заспалася?

Лукер'я даўно не чула такіх ласкавых слоў. Сцяпан даўно кліча яе Лукер'я і Лушкай. Яна павольна расплюшчвае вочы. Сцяпан стаіць побач, не здымаетуручі руку з яе пляча.

Яркі сонечны сноп урываецца ў расчыненае акно...

# ЧАСТКА ФОРМУЛА

Слугі народа — так называемы выбраных намі дэпутатаў. Дзень выбараў — сапрауды ўсенароднае свята. І гэта зразумела: у самых масавых органах народадзяцтва — Саветах, якія ажыццяўляюць на месцах палітыку партыі і дзяржавы, пачынаюць работу лепшыя з лепшых. Сярод прысвечаных у высокое званне дэпутата — Іна Арсеньеўна Стайроўская, старшыня Баранавіцкага гарвыканкома.

**Н**ЯСПЕШНЫІ цягнік-дывель мінае станцыі і паўстанкі. У вагоне ўсяго некалькі пасажыраў «далёкай» трохгадзінай язды: большасць выходзіць, праехаўши два-тры прыпынкі. «Далёкім» ужо надакуяла падарожжа: і часопісы пачыталі, і пра надвор'е пагаварылі, і заседзеліся — хутчэй бы прайсці! Тым больш, што сонца весела смяецца, зазираючы ў акно,—ну, што, не надакуяла сядзець?

Мая суседка нездаволена захлопвае нейкі часопіс з яркімі стракатымі старонкамі.

— Якое ўбства!

Я не зусім разумею сэнс яе вокліча і, спытаўшыся дазволу, разглядаю вкладку. Гэта «Амерыка». На той старонцы, дзе спынілася суседка, ледзь не на палову аркуша загаловак: «Як жыве сям'я вадзіцеля грузавіка ў Нью-Йорку». Традыцыйная спасылка на сярэдняга амерыканца. У гэтай ролі — ролі людзей, да немагчымасці задаволеных жыццём, нейкія Майл і Фрэнсіс. Відаць, аўтар паставіў перад сабой мэту — з арыфметрам у руках вывесці формулу сямейнага і жаночага шчасця. Было часам смешна, часам няёмка за надакучлівую нетактоўнасць; з якой ішоў ён па пятах за Фрэнсіс, не забываючыся напісаць пра пакупку паперы для прыбіральні, доларам выміраючы настрой людзей, іх адносіны, іх уяўленні. «Мы задаволены жыццём,— завучана гаварыла Фрэнсіс.— Мы нікому не вінаваты ні долара, а для паўнаты шчасця нам не хапае хіба што аўтамашыны».

І... нічога больш. Усё шасце ў яе уяўленні або ва ўяўленні аўтара круцілася на восі дом — грошы. Гучэла гэта незразумела, па-чужому і, наперакор спадзяванням аўтара, прымушала не зайдзросціць гэтым людзям, а шкадаваць іх.

«У мінулую нядзелью мы падсмажылі шэсць куранят, здорава?» — захапляўся Майл.

«Каб у мяне было тысяч сто, я разлічыўся б за дом і рэшту паклаў бы ў банк на рахунак дзяцей».

«Двухкватэрны дом, які застаўся ў спадчыну ад маці,

13 чэрвеня — Дзень выбараў у Вярхоўны Савет БССР і мясцовыя Саветы рэспублікі.

Майл падзеліць з трывам дзецьмі свайго нябожчыка братата, які памёр ва ўзросце 40 гадоў ад сардэчнага прыступу».

«Дом, які яны купілі за 27 тысяч долараў, цяпер можна прадаць не менш як за 45 тысяч», — гэта ўжо слова аўтара.

— Усё на продаж, — гаворыць мая суседка, пераканаўшыся, што я таксама «вывучыла матэрыял». — Дзяліць спадчыну з асірацелымі пляменнікамі... Як вы думаеце, яна шчаслівая?

— Хто? — не адразу сцяміла я.

— Ды ягоная жонка. Вось ён нічога не забыў — стол з пласцікам верхам, кухня з лінолеумам. І гроши, гроши... Не ведаю, ці многа ён знайшоў бы ў нас ахвотніц для такога шчасця за белымі франкамі...

— Вы, напэўна, не маглі б без работы?

— А вы?

Мы абедзве ўсміхаемся, уяўлішы жыццё, абмежаванае кухняй, магазінам, дзецьмі, і невыказную радасць ад таго, што купілі па дзяшоўцы кавалак выразкі.

Загаварылі пра работу, пра сям'ю, пра жаночыя клопаты.

— Вы да каго ў Баранавічы едзеце? — нечакана спытала спадарожніца, шчоўкнуўшы зацежкай сумкі-партфеля. — Можаце спыніцца ў нас...

— Дзякую. Мне да старшыні гарвыканкома. Вось баюся, каб не размінуцца з ім у дарозе.

— Не з ім, а з ёй, — паправіла яна. — У нас старшыня жончыны. Іна Арсеньеўна Стайроўская.

**Д**а Іны Арсеньеўны Стайроўскай было ў мяне пісьмо нашай чытакі — адно з тых, якія пішуць у горкую хвіліну: нічога не просіячы, разлічваючы, напэўна, толькі на маральную падтрымку. Расплалася сям'я, жонка з дзвюма маленькімі дзячынкамі пакінула мужа, хоць вось-вось павінна была атрымаць жыллё.

Калі я пабачылася з аўтарам пісьма, акуратнай, з густам апранутай жанчынай, з яе дагледжанымі дачушкамі, то зразумела — слёз не будзе.

— Усё ўладзіцца, — нібы суцишала яна мяне. — Старэйшая будзе ў садзіку, малодшая са мной (жончына працуе ў дзіцячай установе). — Вось толькі памяняцца трэба з кім-небудзь месцам у садзіку, каб дзеці былі разам.

Вось таму і накіравалася я ў гарвыканком, хоць час быў нязручны: ішло пасяджэнне выканкома. У перапынку, разглядаючы жанчын, што выйшлі з залы, я старалася адгадаць, хто з іх старшыня, і спынілася ў нерашучасці. Тады сакратар падказала:

— Іна Арсеньеўна, гэта да вас...

Шэравокая шатэнка з сабранымі ў вузел валасамі, акуратнымі кудзеркамі на скронях, у моднай сукенцы зрабіла крок на сустрач. У вушах дзвюма кропелькамі бліснулі завушніцы. Гэтак жа хутка мільганула яе ўсмешка...

— Адкладзем на заўтра. Сёння, бачыце, у нас выканком.

— А ці можна і мне прысутнічаць?

Я трапіла на «бытавую» частку выканкомаўскай праграмы: абмен кватэрамі.

Голас у Іны Арсеньеўны ўпэўнены, мяккі. За нейкае кароткае імгненне, апусціўшы вочы, яна паспявае прачытаць імя і імя па бацьку таго, хто ўвайшоў (а магчыма, і так ведае?).

— Іван Пятровіч, якія ў вас матывы для абмену?

Задаючы пытанні, спрачаюцца або згаджаюцца члены выканкома. І вось што цікава: уражанне такое, што ў гэтым горадзе са стотысячным насельніцтвам яны як быццам ведаюць кожную сям'ю. Афіцыйная частка гутаркі часам перапыняеца неафіцыйнымі рэмарамі:

— Памятаеце, гэта тая жончына, у якой два разы нарадзілася па двое близнят...

— Суседзі — нядрэнныя людзі...

— Цудоўны ўчастковы ўрач, хворыя ад яе ў захапленні...

Пазней, калі я спытала, адкуль члены выканкома чэрпаюць дэталі, характеристыкі, падрабязніцы жыцця і быту кожнай сям'і, Іна Арсеньеўна адказала: усе мы шмат гадоў жывём у горадзе, усе мы старанна вывучаем пытанне, першым вынесці на выканком, вядзём прыём, гутарым з чалавекам. Так і складваюцца знаёмыя, так і пашыраецца веданне людзей...

— Переходзім да наступнага пытання. На парадку дня Паўночны раён. Будаўніцтва заводаў аўтаматычных ліній і сяняжных вежаў, пра якія гаворыцца ў Дырэктывах XXIV з'езда. Пачнем абл меркаванне. Да складваюцца па гэтаму пытанню таварышы...

З чаго пачынаеца новы го-

рад, новы раён, новае прадпрыемства? Мы прывыклі лічыць першапраходцамі тых, хто забіў ў зямлю першы калок, паклаў першую цагліну ў будучы фундамент новабудоўлі. Але першым ляжа на сваё месца гэта першая цагліна, першым будзе забіты першы калок—тут ці дзе ў іншым квартале, мясцовыя органы з усеабдымным імем Саветы ёсё як след абліжаны: дзе будуць яслі для дзяцей рабочых яшчэ не пабудаванаага завода, на колькі месца запланаваць сталовую, дзе размясціць магазіны...

Мянняющца пытанні на парадку дня выканкома. Але пра што ні ідзе гутарка: пра графік выканання будаўніча-мантажных работ ці штаты медыцынскіх установ, старшыня выканкома ўмее завастрыць увагу на галоўным, скардынаваць некалькі нібы рознапланавых пытанняў, высветліць пункт гледжання ўсіх членоў выканкома. І пры ўсім тым у дзелавой яе размове ёсць штосьці жаноцкае: мяккасць, такт, абаяльнасць. Там, дзе ў голосе мужчыны пачулася б металічная нотка, у Іны Арсеньеўны наадварот: «я вас вельмі і вельмі прашу...»

**Н**АЗАУТРА раніцой мы сустракаемся ў кабінече Іны Арсеньеўны. З адчыненых вокнаў даносіцца заўязтве чыркаванне вераб'ёў, гул машын. Гадзіннік у куце няспешна адлічвае час, і гэта неяк не стасуецца з рytмам жыцця гаспадыні кабінета: званкі, жалезныя па хвілінах расклад—дзе быць, куды паспець.

На ганаровым месцы—сцяг «Пераможцу ў сацыялістычным спаборніцтве гарадоў па жыллёваму, культурна-бытавому будаўніцтву і паліпшэнню санітарнага стану».

— О, такую ўзнагароду ўдаеца заваяваць з вялікай цяжкасцю...

— Сакрэт у тым, што Баранавічы—горад жанчын,— смяеца яна.—70 працэнтаў! А дзе жанчыны—там заўсёды парадак!

І тут жа збянтэжана, неяк пашкольнаму, хавае пальцы з аблупленым манікюром.

— Ніяк не выберуся ў цырульню... Ну, сёння ўжо абавязкова! Так дрэнна трymаецца лак...

— Хатнія работа? Дома па гаспадарцы вам хто-небудзь памагае?

— Не, я люблю сама. Бялізну—у пральню, а гатую і прыбіраю я. Абавязкі ў нас размеркаваны, але ж Юру пятнаццаць, Тані сем, маме восемдзесят. Мужчыны таксама заўсёды заняты... Так што праверка выканання абавязковая.

Зараз яна не падобна на старшыню выканкома: проста заклапчаная мама, якую хвалююць дзённікі, шыткі, кляксы.

— Мусіць, цяжка вам? Тут такі адказны ўчастак...

— А хіба ёсць неадказны ўчасткі? Я вось як схаджу ў школу да дзяцей, мне здаецца, самы адказны ўчастак—у настайнікаў. На камбінат паеду—думаю, самая адказная работа—у ткачыхі. Мая пасада не лягчэйшая і не цяжэйшая...

— Але ж тут неабходны спецыяльныя веды. Вам даводзіца мець справу з самымі рознымі галінамі.

— Ведаце, раней я была дырэкторам хлебакамбіната. Накарміць хлебам 107 тысяч чалавек—таксама праблема. Завод—амаль усе тыя ж пытанні ў мініятуры. Ну, а астатніе—школы, ахову здароўя—спасцігала ў працэсе работы. Уласна кажучы, спасцігаю. На нашай работе век жыві—век вучыся.

— А калі памыліцеся?

— Гарантую, канешне, выдаць цяжка, але наш прынцып кіраўніцтва—калектыўны. Людзі ў выканкоме вонкія, дасведчаныя. А самыя важныя пытанні абліжкоўвае ўвесе горад—дэпутаты на сесіях. Ды што казаць! Калі я ўпершыню павінна была паявіцца перад дэпутатамі, перад членамі выканкома ў новай якасці, баялася, як дзяўчынка...

— Вам ні ад кога не даводзілася чуць, што «не жаночая гэта справа»?


— Хіба што ад мамы. Наўрад ці хто лічыць паяўленне жанчыны на гэтай пасадзе з'явіць выключнай. Я могу называць дзесяткі жанчын, актыўных работніц вытворчасці, грамадскіх дзеячак, якія могуць заняць гэтую пасаду...

— У чым вы, як жанчына, бачыце маральнае задавальненне ад вашай работы?

— Гэта цяжка сфармуляваць. Ці была б я старшыней гарвыканкома ці не, неяк неадолькава радавалі новы радзільны дом, школа, аддзелачная фабрика. Мы дома часта ўспамінаем: «памятаеш, як бегалі напрасткі цераз пустэчу, а якая там вуліца цяпер вырасла!» І наогул, калі гаворыш: Баранавіцкі баваўняны—гэта гучыць. Часам, як старшыня, бываеш шчаслівая, калі ўдалося дапамагчы чалавеку.—Яна дакранаецца рукой да пісъма, з якім я пазнаёміла яе.—Не заўсёды паспіваю прачытаць усю пошту на работе—тады я бяру яе дадому. Там, калі ціха і краем вока бачыш дзяцей, якія спяць,—словы пісъмаў неяк лепш даходзяць да свядомасці. І калі ведаеш, што ты патрэбна людзям,—напэўна, гэта і ёсць маральнае задавальненне.

Так хацелася спытаць у Іны Арсеньеўны: ці шчаслівая яна? Але я не задаю пытання. Зрэшты, у кожнага свая формула шчасця. І ці трэба абавязковая вымаўляць яе ўголас?

В. КАРАЛЁВА.



## ІНЖЫНЕР

## ЯЎГЕНІЯ

## ГАРЧАКОВА

Яна — маладая, нядаўна закончыла інстытут, Мінскі тэхналагічны. Але як нядаўна? Пяць гадоў назад. А пяць гадоў тэрмін, які можна вымяраць рознай меркай. Калі за пяць гадоў чалавек набудзе вось такі аўтарытэт, такую павагу сярод людзей свайго каlectyvу, як Жэні Гарчакова, калі чалавек стане такім знаўцам сваёй справы, як яна, Жэні Гарчакова, — значыць, пяць гадоў — гэта многа, вельмі многа для маладога спецыяліста.

Жэні працуе ў цэнтральнай лабараторыі Наваполацкага хімічнага камбіната. Уваходзіць у склад даследчай групы поліэтылену, разам з цэхам полімерызацыі вядзе даследчую работу. І вось гэты прыбор... Называецца ён складана — прыбор па вызначэнні індукцыйнага перыяду поліэтылену і вызначае той час, калі не ідзе акісленне полімераў. А ўсе, хто ведае, колькі старання, энергіі і настойлівасці праявіла інжынер Яўгенія Гарчакова, каб стварыць гэты прыбор, сабраць яго, забяспечыць яго нормальную работу, называюць яго «дзеецішчам Жэні Гарчаковай».

Жэні — чалавек інтэлігентны. «Колькі яна ведае! Як многа чытае! — з захапленнем гаварылі дзяўчынаты ў адным з цэхуў камбіната. — Як яна ўмее трymаць сябе — заўсёды спакойная, ветлівая. І ўсё яе цікавіць — і спорт, і падарожжы!»

Жэні — чалавек грамадскі. «Колькі ў яе нагрузак, колькі камсамольскіх даручэнняў — і ўсюды спраўляеца, усё робіць сумленна, з душой».

Не дзіва, што да маладога інжынера, кандыдата ў члены партыі, так цягнецца моладзь, так прыязна ставяцца да яе людзі, з якімі яна працуе.



## ІМ—КВЕТКІ, СОНЦА, ШЧАСЦЕ!

Нашы дзеці... Было сонца ці не было ў той час, калі фотааб'ектыў схапіў адно з імгненняў іх жыцця, — але паглядзіце на здымкі. Здаецца, на кожным з іх паток сонечных промняў залівае дзіцячыя твары. Усміхнецца дзіця, усміхнецца вось так, як гэтыя маленькія дачнікі з дзіцячага саду, ці як гэтыя дзяўчынкі з кветкамі, — і нават шэры дзень ста-

не сонечным... Каб яны заўсёды вось так усміхаліся, так весела танцавалі, з таким апетытам елі, каб і сонца было з імі заўсёды... Хіба не ў гэтым наша самае вялікае, самае першае шчасце?

Фота У. Вяхоткі.



Мал. А. Грубінай.



## Што за клубочак?

Збіраў Алесік  
Ягады ў лесе,  
Раптам падскочыў:  
Ступіў на клубочак.  
Такі ён калючы,  
Балючы-балючы!



Авяр'ян ДЗЕРУЖЫНСКІ

## Блізняты

Шкло мячом разбіў  
Мой брат,  
А я вінаваты,  
Дома на мяне  
Крычаць  
Бабка, мама, тата.

Двойку ў школе  
Брат схапіў—  
Мне ж у дзённік  
Ставяць.  
Брат пакрыў дзіў  
Хлапчука,  
А мяне  
Няславяць.

Не сцярпей,  
Усім сказаў:  
— Брат мой вінаваты,  
Надта лёгка  
Зблытаць нас—  
З братам мы  
Блізняты.





Партызанская маці. Так з любоюю называлі ў гады вайны Параску Паныш з вёскі Дашикі Лагойскага раёна. Гэта яна, як родная маці, прытуліла ў сваёй сям'і аўстрыйскага хлопчыка Владлена Бадзіяна. На здымку: Параска Паныш з унукамі.



Марыя Кажура жыла побач з нямецка-фашисткім гарнізонам, але не пабаялася прытуліць выратаванага з Сямкова яўрэйскага хлопчыка Дзіму Шэнкера. На здымку: Марыя Кажура з сынам Алесем (злева) і Дзімам Шэнкерам (справа).



Шчаслівая сям'я выратаванай з Сямкоўскага лагера Нэлы Рэут. На здымку: Нэла з мужем Генадзем і сынам Сяргеем.

На адной з сустрэч у Сямкове. «Партызанская дзеци» — тыя, каго выратавалі народныя мсціўцы, — сустрэліся з сённяшнімі выхаванцамі новай Сямкоўскай школы-інтэрната.



## АПЕРАЦЫЯ—«ДЗЕЦІ...»

Год назад у нарысе «Белая коні» мы расказаі пра лёс сяцёр і брата Снобелевых, выратаваных партызанамі з Сямкоўскага дзіцячага лагера. Як быў здзейснены гэтыя вялікі подзвіг гуманізму, як удалося выратаваць 274 чалавечыя жыцці? Хто прытуліў дзяцей пасля вызвалення іх з няволі і які далейшы лёс гэтых дзяцей — цяпер ужо дарослыя людзей? Пра гэта расказаі ўдзельнік той аперацыі былы рэдактар партызанскай газеты брыгады «Штурмавая» — «Мы отомстим» — журналіст Альесь Матусевіч.

Мне і сёння прыгадваецца тая трывожная ноч пад Мінском суроўай зімой 1944 года. Мы вярталіся з баявога задання. Навокал цемра і мёртвая ціша. Ні шалаху ў лесе, ні гуку ў бліжэйшых вёсках. Толькі ў далёкіх варожых гарнізонах у Заслаўі, Гайку і Астрашыцкім Гарадку час ад часу ўзляталі ўгору ракеты, і насярожаны партызанскі слых ледзь лавіў даўнюю аўтаматную чаргу.

Трывожна было ў туноч на душы партызан-жукаўцу. Сам камандзір роты Іван Бацян папярэдзіў хлопцаў, што аперацыя будзе праводзіцца пад самым Мінском, што трэба ўлічваць наяўнасць варожых гарнізонаў і засад і, апынуўшыся ў Сямкове, не марудзіць са зборам дзяцей ні аднае хвіліны. Нарэшце дадаў:

— Мы павінны выратаваць з сямкоўскага дзіцячага лагера 274 маленькіх нявольнікаў.

...А назаўтра раніцою радасная вестка аб вызваленні дзяцей ляцела ад вёскі да вёскі. Знайшліся і відавочцы, якія нібы самі бачылі, як ля дарогі на Радашковічы стаялі партызанская дазоры і прапускалі вялікі абоз з дзецьмі.

Імклівая партызанская аперацыя, праведзеная за дванаццаць кіламетраў ад Мінска, падняла на ногі мінскую паліцію, фашистскую службу бяспекі. Але народныя мсціўцы былі нялоўныя. Выратаваныя з няволі дзеці ўжо назаўтра сядзелі ў хатах і апавядалі пра муки і гора, перажытыя ў Сямкове.

— Родныя вы нашы пакутнікі! — залівалася слязьмі Параска Паныш з вёскі Дашикі. — Таварышы партызаны! Дайце мне на выхаванне таго чарнавенъкага хлопчыка...

Выратаваных дзяцей сустрэлі ў партызанскім краі як родных. Іх размисцілі па вёсках Лагойскага і Мінскага раёнаў, накармілі і пачалі збіраць для іх вонратку. На партызанскай зямлі дзеці ўпершыню за два гады скінулі з ног падраныя анучы, перавязаныя тэлефонным кабелем. Радасці не было мяжы!

...Прайшлі гады. Многія з тых, хто быў не-калі вывезены з Сямкова, сталі самі бацькамі. Пасля вайны яны атрымалі адукцыю, набылі прафесіі. Раз'ехаліся па ўсёй краіне былья «партызанская дзеци», як яны з гонарамі цяпер называюць сябе.

Калі я нядаўна выступіў па беларускім радыё і папрасіў былых нявольнікаў Сямкова адгукнуцца, расказаць пра ўсё перажытае ў дні вайны і сваё сённяшніе жыццё, у рэдакцыю пайшлі пісьмы. Пішуць не толькі з Беларусі. Пішуць з Масквы, Ленінграда, з Украіны, Паўночнага Каўказа і нават з Аўстрыі.

Піша Ніна Казлова-Басыгіна, што жыве і працуе ў Нароўлі Гомельскай вобласці; сёстры Тамара і Валянціна Сакальчук — яны працујуць сёння ў Мінску. Пра жахі, перажытыя ў Сямкоўскім лагеру, успамінаюць Уладзімір Пілец з Ленінграда, рабочы-арсеналец Іван Шуманскі з Кіева, Кацярына Туроўская-Аўгуревіч з Вільнюса, Людміла Кулакоўская з горада Мукачава Закарпацкай вобласці, Браніслаў Гарадзецкі з Пухавіч Мінскай вобласці, Мікалай Някрасаў — ураджэнец Калінінскай вобласці, Валянціна Жукава з фабрыкі «Камунарка».

А вось і пісьмо з далёкай Аўстрыі.

Былы нявольнік Сямкоўскага лагера, а зараз дырэктар аўстра-германскай фірмы «Ангер-Пластык-Машынен» Владлен Бадзіян піша:

«Мне хацелася б расказаць вам пра туго вялікую радасць, якую перажылі мы ўсе ў лютым 1944 года. Дзеці Сямкоўскага лагера былі ў той час ледзь жывыя ад заўсёднага недаядання, холаду і хвароб. І вось, калі мы ўжо страцілі ўсякую надзею на выратаванне, — прыйшлі партызаны. Як сёння памятаю: марозная ноч, цемра. Раптам урываюцца барадатыя мужчыны і камандуюць: «Збірайцеся, толькі хутчэй!» Ім лёгка было гаварыць «хутчэй». А мы пачалі збіраць свой скарб: абмоткі, анучы, кавалкі ваты, дрот... Затым партызаны захуталі нас у коўдыры і паклалі ў сані, якіх было некалькі дзесяткаў. Так пачаўся подзвіг выратавання дзяцей. І сёння — праз многія гады — цёпла робіцца на сэрцы ад думкі, што ў суроўыя гады вайны, у глыбокім тыле праціўніка партызанскае камандаванне знайшло час і сродкі на выратаванне безбаронных дзяцей.

...Я трапіў у дружную сям'ю Панышоў у вёсцы Дашикі. Простыя беларускія сяляне — Максім і Параска Панышы — далі прытулак мне, аўстрыйскому хлопчыку, з ласкай замянілі бацькоў...

Нэла Багатырова-Рэут, перадавая работніца Мінскага камвольнага камбіната. У сваім пісьме яна прыгадала тыя цяжкія дні, калі яе з маленькай сястрой Тамарай фашисты кінулі на пакуты і смерць у Сямкове. Партызаны выратавалі дзяўчынак. Савецкая ўлада выхавала Нэлу ў добрым дзіцячым доме, дала прафесію ў рамесным вучылішчы. Чулыя савецкія людзі замянілі ёй без пары загінуўшых бацькоў. І Нэла піша:

«На май жыццёвым шляху я сустрэла многа добрых савецкіх людзей. Яны выратавалі мне жыццё, яны далі мне і навуку і прафесію. Ніколі не забуду цёткі Лізаветы Жыгалкі. Цяпер яна на пенсіі. Гэта яна пасля вайны дапамагала мне і добрай парадай, і кавалкам хлеба. І не толькі мне, але і іншым сиротам. Добрая ў мяне і свякроў са свёкрам. Я з імі ў вялікай дружбе. Заўсёды памагаем адзін другому, чым хто можа. Замуж я пайшла рана, але зусім не шкадую. У мяне вельмі добры муж, сапраўдны сябрана. У яго заўсёды ёсць час дапамагчы мне. І гадуем мы двух сынкоў: Сяргей ужо ў восьмым класе, а Ігар — у чацвёртым».

Днямі я наведаў сям'ю Гены і Нэлы Рэутаў, пабываў у іх новай утульнай кватэры па вуліцы Маякоўскага. І прыемна было слухаць, як дванаццацьгадовы Ігар, чытаючы книгу «Ніколі не забудзем», з мілай сыноўнай ласкай звярнуўся да маці:

— Мама! І ты ўсё гэта сама бачыла і перажыла!

\* \* \*

Прайшлі гады. Сёння на месцы разбуранага Сямкоўскага лагера ўзвышаюцца прыгожыя белакаменныя гмахі новай школы-інтэрната. На галоўнай алеі стаіць камень з надпісам: «Тут будзе помнік савецкім воінам і партызанам — нашым вызваліцелям». Піянерская дружына школы-інтэрната носіць імя гарноруў назву імя партызанскай брыгады «Штурмавая».

І кожную вясну ў канцы мая сюды, як у роднае гнездо, злятаюцца тыя, хто атрымаў тут пущёўку ў жыццё, і людзі, што замянілі сиротам бацьку і маці, і партызаны — удзельнікі той незвычайнай аперацыі.

Альесь МАТУСЕВІЧ,

Год 1971 сапраўды гістарычны. Адсюль узяла пачатак і з кожным днём набірае разбег новая пяцігодка. Сёлета адбыўся XXIV з'езд Камуністычнай партыі. У цэнтры праграмы, што выпрацаваў вялікі форум камуністаў, пастаўлены самыя надзённыя задачы, над вырашэннем якіх будуць працаўца савецкія людзі. Вызначаны новыя рубяжы і шляхі, па якіх пойдзе наш народ да сваёй мэты. А наша мэта — камунізм.

Нядайна ў друку і па радыё былі прыведзены лічбы, якія гавораць аб старце савецкіх людзей у новай пяцігодцы. З апярэджаннем планаў працуць усе галіны нашай прамысловасці. Краіна атрымала больш, чым гэта меркавалася, аўтамабілю і трактару, нафты і вугалю, станкоў і машын, мінеральных угнаенняў і прыроднага газу. Цяпер у нас за тры дні выпускаецца тавараў шырокага ўжытку больш, чым царская Расія іх вырабляла за цэлы год. Усё для савецкага чалавека, усё для яго дабрабыту — галоўны

ніх — пакуль тут не зразумелі, што без навукі нельга весці гаспадарку. Старшыня Анатоль Ігнатавіч закончыў універсітэт, здаў кандыдатскі мінімум і паспяхова працуе над дысертацыяй. У калгасе пастаянна працуць курсы па эканоміцы, агратэхніцы, павышэнню кваліфікацыі механізатаў.

Навука і практыка сталі сябрамі. На навуковай аснове пампуем нафтую, здабываем золата, разведваем космас, вырошчаем збожжа. Новы пяцігадовы план складзены таксама на аснове навукі. Значэнне навукі ў нашым жыцці з асаблівай сілай падкрэслена рашэннямі XXIV з'езда КПСС.

У Лагойскім раёне ў саўгасе «Лагаза» працуе трактарысткай Надзея Іванаўна Куніцкая, Герой Сацыялістычнай Працы. Села яна за руль у тыя гады, калі вядомыя механізатар Паша Ангеліна кінула кліч: «Дзяўчата, на трактар!» На жыццёвым шляху Надзеі Іванаўны было шмат нягод і няўдач. Яе поспехі залежалі ад машыны, якая трапляла ў рукі. Але штодзён-

## I БУДЗЕ ХЛЕБ

клопат Камуністычнай партыі і яе Цэнтральнага Камітэта.

Вялікія задачы ставіць новы пяцігадовы план перад працаўнікамі калгаснай вёскі. Краіна павінна мець багата хлеба, мяса, малака, сыравіны для прамысловасці. Да канца пяцігодкі рэзка павысіць урадлівасць калгасных палёў і атрымаць па 27 цэнтнераў збожжа з кожнага гектара — такі рубеж намечаны беларускімі хлебаробамі. Скажам шчыра, лічба высокая, але рэальная. Для выканання гэтых планаў у нас ёсць усё неабходнае.

Вядома, хлебароб працуе ў іншых умовах, чым рабочы. Яго вытворчыя плошчы не пад дахам. На вынікі працы мае ўплыў і прырода. Але нашы людзі навучыліся смела ўступаць у барацьбу з нягодамі і перамагаць.

Хаця і ранняя сёлета была вясна, але не надта радавала селяніна. То стаялі пагодлівыя дні, то сухія халодныя вячры прыносялі замаразкі. Не песціла вясна і дажджамі. Але прыгадваецца малюнак, які давялося назіраць у калгасе імя Чкалава Салігорскага раёна. Стаяла сярэдзіна красавіка. Дзьмуў халодны вечер, церушыў снег. Здаецца, якая работа можа быць на палях у такі час? Але нястомныя механізатары рыхтавалі глебу, крылатыя сейбіты падкормлівалі азіміну.

— Ці не рана вывелі трактары?

Скупы на слова старшыня калгаса Герой Сацыялістычнай Працы Анатоль Ігнатавіч Дубоўскі ўзяў грудок зямлі, пацёр у руках, адказаў:

— Бачыце, глеба не камячыца, а рассыпаецца. Значыць, час сеяць.

Хто-хто, а Дубоўскі ведае зямлю. Чкалаўцы навучыліся па-гаспадарску даглядаць яе. І зямля шчодра плаціць ім за гэта — па 34 цэнтнераў збожжа, па 230 цэнтнераў бульбы дае кожны гектар.

Калгас імя Чкалава стаў своеасаблівой школай для хлебаробаў Салігоршчыны. Сюды прыязджаюць вучыцца комплекснаму скрыстанню ўгнаенняў, механізацыі працаўнікамі працэсаў. А між іншым, не так даўно гэты калгас не мог хваліцца ні добрымі ўраджаямі, ні высокімі надоямі, доўга хадзіў у сярэд-

ная і ўпартая вучоба забяспечыла поспех. «Пакуль механізатар не авалодае машынай — удачы не будзе, — кажа Надзея Іванаўна. — А каб валодаць машынай — трэба вучыцца».

У асабістай бібліятэцы Куніцкай багата літаратуры па машынах. Яна добра ведае агратэхніку, у любы час можа замяніць механіка, можа сесці за руль аўтамабіля і штурвал камбайна.

Навука смела ўваходзіць у жыццё працаўніка вёскі. Нядайна былі апублікованы пастановы ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР «Аб развіцці вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі на прамысловай аснове» і «Аб мерах па далейшым павелічэнні вытворчасці яек і мяса птушкі на прамысловай аснове». І гэтыя пастановы прыняты на аснове навукі. У калгасах і саўгасах краіны з'явіцца новыя фабрыкі мяса і яек, працу чалавека аблегчыць машына.

Што даюць такія фабрыкі савецкаму чалавеку, можна прасачыць на шматлікіх прыкладах існуючых сельскагаспадарчых прадпрыемстваў рэспублікі. Сотні тон мяса, мільёны яек пры мінімальнай затраце працы дае мінская птушкафабрика імя Крупской. Самае таннае мясо пастаўляе сталіцы Беларусі саўгас «Бараўляны» Мінскага раёна, дзе ўсе працэсы кармлення жывёлы механізаваны.

— Пастановы ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР радуюць нас, жывёлаводаў, — гаворыць Герой Сацыялістычнай Працы даярка калгаса «Шлях да камунізму» Гомельскага раёна Лідзія Васільеўна Шапавалава. — Гэта новыя клопаты партыі аб народзе.

Новыя пяцігоддзе нясе савецкаму чалавеку багацце. Планы, намечаныя XXIV з'ездам, будуць выкананы. Краіна штогод атрымае па 195 мільёнаў тон хлеба, 14 мільёнаў тон мяса, 92 мільёны тон малака. На калгасныя палі прыйдуць новыя машыны, якія палегчаць працу нашых хлебаробаў. Зямля атрымае неабходную колькасць мінеральных угнаенняў, жывёла — багацце кармоў. Зменіцца аблічча нашых вёсак. У працы, у дружбе з навукай савецкі чалавек прыйдзе да сваёй вялікай мэты.

Мікола СЕРГІЕВІЧ.

# ВАМ, ЛЮДЗІ ЗЯМЛІ

Вялікі рускі фізіёлагі К. А. Ціміразеў у сваёй рабоце «Навука і земляроб» прывёў вытрымку з вядомай кнігі Джанатана Свіфта «Падарожжы Гулівера»: «Той, хто здолеў бы вырасціца два каласы там, дзе раней рос адзін, дзве былінкі травы, дзе расла адна, заслужкы бы падзяку ўсяго чалавецтва». Далей Клімент Аркадзевіч зазначае: «Задача аб двух каласах, магчыма, саме пякучае, саме карэннае палітычнае пытанне, якое ў бліжэйшым будучым неабходна вырашыць у нашай краіне».

З таго часу, калі К. А. Ціміразеў пісаў гэтыя слова, мінула больш як 60 гадоў.

Задача аб двух каласах сапраўды была і палітычная. Але толькі пасля Вялікага Каstryчніка з'явіліся магчымасці для планамернага развіцця сельскай гаспадаркі. Сярэдняе ўраджайнасць збожжа ў Беларусі да рэвалюцыі складала 30—35 пудоў з дзесяціны (5—6 цэнтнероў), напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны — каля 8 цэнтнероў, у 60-х гадах — 10—11 цэнтнероў, а ў 1969—1970 гг. у сярэднім атрымана 16,5 цэнтнера з гектара. Значыць, за гады Савецкай улады мы ўжо дамагліся, што трох каласы вырастаюць там, дзе рос адзін. І зноў перад намі стаіць задача: падвоіць ураджай, прычым за вельмі кароткі тэрмін. Павышэнне ўрадлівасці глебаў было, ёсць і застаецца праблемай сучаснай і штодзённай, на якім бы ўзроўні развіцця ні знаходзілася земляробства.

Тэрмін «урадлівасць глебы», такі, здаецца, знаёмы і зразумелы, на самай справе не надта прости. Людзі ва ўсе часы спрабавалі дзяліць глебы на добрыя і кепскія, на багатыя і бедныя, укладваючы ў гэтыя паняцці перш за ўсё здольнасць забяспечыць ураджай раслін. Калі мы яшчэ мала што ведалі пра глебу, то здавалася так праста — вымераць яе ўрадлівасць ураджаем. Але з накалленнем ведаў вучоных прыходзілі да вываду, што гэты падыход спрошчаны.

Ураджай раслін залежыць і ад глебы, і ад кліматычных умоў, і ад догляду, і ад прыроды раслін, якая вызначаецца гатункам, якасцю насення, яго паходжаннем. Недахоп хаця б аднаго з гэтих фактараў можа рэзка зніць ураджай нават на самай багатай глебе. Працяглай засуха, напрыклад, робіць неўрадлівай самую найлепшую зямлю — чарназём, а лішак вільгачі пры неадрэтульянным водным рэжыме рэзка пагаршае тарфяна-балотную глебу.

Спартрэбілася шмат часу, каб установіць, якія ж уласцівасці глебы найбольш упłyваюць на ўраджай, вызначаючы вельмічыню ўрадлівасці. Гэтым работам аддавалася і аддаецца шмат увагі ў Беларускім навукова-даследчым інстытуце глебазнаўства і аграхімії.

Галоўная агранамічныя ўласцівасці глебы — гэта запасы арганічнага рэчыва, кіслотнасць, запасы неабходных для росту раслін пажыўных рэчываў. Улік зямельных рэсурсаў рэспублікі, вызначэнне ўласцівасцей і якасці ўгоддзяў паказалі, што глебавае покрыва Беларусі вельмі стракатае.

У пачатку 1971 года адбылася рэспубліканская навукова-вытворчая канферэнцыя, прысвечаная праблемам павышэння ўрадлівасці глебы. Былі падведзены вынікі зробленай работы, вызначаны новыя мерапрыемствы, якія трэба будзе выкананы.

Каб ажыццяўіць карэннае вапнаванне глебы, неабходна штогод на працягу 1971—1975 гадоў уносіць звыш 5 мільёнаў тон вапны. Для па-

ставак вапнавых матэрыялаў намечана будаўніцтва новых заводаў дадаткова да існуючых. У прыватнасці, у Дырэктывах па новаму пяцігадовому плану запісана: пабудаваць і ўвесці ў дзяянне завод даламітавай муکі ў Віцебскай вобласці.

Вызначана колькасць арганічных угнаенняў, якія трэба штогод заворваць на палях рэспублікі: гэта забяспечыць запланаваны ўраджай і павышэнне запасаў перагною ў глебе. Цяпер нашы калгасы і саўгасы ўносяць у сярэднім па 8 тон арганічных угнаенняў на гектар, а трэба, каб на кожны гектар сугліністай і звязана-супясчанай глебы прыпадала не менш як 10—12 тон і на лёгкай глебе да 16 тон. Павялічваць статак жывёлы, умацоўваць кармавую базу, скарыстаць на подсціл жывёле сухі праветраны торф, а таксама вывозіць яго непасрэдна на палі, пашыраць пасевы лубіну — вось асноўныя шляхі павелічэння колькасці арганічных угнаенняў. Лабараторыі і аддзелы інстытута працуяць над пытаннем, як лепей, найбольш рацыянальна выкарыстаць угнаенні. Бо гэта адна з галоўных праблем далейшага павышэння ўраджая, уздыму ўрадлівасці глебы.

З году ў год павялічваючца пастаўкі мінеральных угнаенняў. Толькі пад збожжавыя культуры летась было ўнесена на гектар больш як 5 цэнтнероў стандартных тукаў (азотных, фосфарных, калійных), а сёлета пад яравое збожжа зааралі іх па 6 цэнтнероў на кожным гектары. Інстытут глебазнаўства і аграхімії за апошнія гады выдаў рад рэкамендаций, як правільна скарыстоўваць мінеральныя угнаенні. Галоўная ўвага звярталася на тое, каб устанавіць правільнія дозы. Пажыўныя рэчывы павінны ўносяцца ў такіх колькасцях і адносінах, якія адпавядаюць патрэбам раслін, запланаваным ураджаям і ўласцівасцям глебы. Цяпер глебы кожнага калгаса і саўгаса абследуюцца адзін раз за пяць гадоў. Гаспадаркам выдаюцца матэрыялы, якія характарызуюць кожны ўчастак ворнай зямлі.

Мы мяркуем прадоўжыць вывучэнне глебавага покрыва рэспублікі — не толькі ворнай зямлі і сенажацей, але і зямель, якія пакрыты лясамі, хмызніком, глыбей вывучаць працэсы, якія адбываюцца ў глебе, перамяшчэнне вільгаці і пажыўных рэчывів, тэмпы ўтварэння і перагнівання арганічнага рэчыва. Будзем шукаць найбольш рацыянальныя шляхі аховы зямель ад эрозіі — разбурэння пад уплывам вільгаці, ветру. Дзяянне гэтых прыродных сіл узмакніцца пры няправільным абыходжанні з зямлём.

Набліжаецца да канца вялікая работа — напісанне і афармленне кнігі «Глебы БССР». Тут будзе змешчана рознабаковая характеристыка зямельнага фонду рэспублікі. Намечана выданне рэкамендаций па рацыянальным выкарыстанні і паляпшэнні зямлі.

Уесь савецкі народ жыве цяпер пад уражжаннем рашэння XXIV з'езда КПСС, які вызначыў шляхі далейшага развіцця народнай гаспадаркі краіны. Выключна вялікія задачы пастаўлены і перад калектывам нашага інстытута. Разам з усімі працаўнікамі сельскай гаспадаркі мы змагаемся за высокі ўраджай на палях нашай рэспублікі.

Т. Н. КУЛАКОЎСКАЯ,  
дирэктар Беларускага навукова-  
даследчага інстытута глебазнаўства  
і аграхімії, член-карэспандэнт АН БССР

ЧАГО пачынаецца ваша раніца? Нам бы хацела-ся, каб усе ў адзін го-  
лас сказаці: з ранішняй зарад-  
кі. Сучасны чалавек не можа пагарджаць фізічнымі практи-  
каваннямі. Урачы папярэджва-  
юць: маларухомае жыццё шкодна дзейнічае на здароўе, спрыяе ўзікненню сардэчна-  
сасудзістых захворванняў, па-  
рушэнню абменных працэсаў.  
Паводле дадзеных лонданскага  
страхавога таварыства, за кож-  
ныя лішнія два з паловай сан-  
тыметры акружнасці таліі лю-  
дзі плацяць двума гадамі жыц-  
ця. Ранішняя зарадка, фізкультура, спорт — гэта здароўе!

Устаньце раніцой і накіруй-  
цеся ў бліжэйшы парк. Вы не  
будзеце там першая. Усё  
больш людзей у трэніровач-  
ных касцюмах займаюцца на



## ГІПЕРТАНІЯ

Раскажыце пра гіпертанічную хваробу: якія прычыны яе паяўлення, ці можна вылечыць яе, як і чым лячыць.

Я. ФЯДОСАВА.  
Салігорскі раён.

У гіпертанічнай хваробы няма якой-небудзь адной прычыны ўзікнення, як, напрыклад, у туберкулёзу. Калі туберкулёз заўсёды выклікаецца толькі туберкулёзнай палачкай, то сярод фактараў, якія садзейнічаюць паяўленню гіпертанічнай хваробы, урачы называюць вельмі многіе. Тут і спадчыннасць — сярод тых, чые бацькі хварэлі на гіпертанічную хваробу, яна сустракаецца ў 3 разы часцей, чым сярод астатніх людзей. Тут і дыета — працяглее недаяданне ў час блакады Ленінграда выклікала паяўленне вялікай колькасці выпадкаў захворвання. У апошнія гады развіццё гіпертанічнай хваробы звязваюць з дабаўленнем у

СЁННЯШНІ ДЗЕНЬ І ПРАБЛЕМЫ

# ПРЫХОДЗЬЦЕ ПА ЗДАРОЎЕ!


свежым паветры: хто па специяльна распрацаваным комплексе, хто элементарным бегам «ад інфаркту». Вам будзе ясна, што фізкультура цяпер — не для адзіночак!

А цяпер, калі вы зразумелі неабходнасць далучэння да спорту, абавязкова наведайце магазін спарттавараў. У Мінску, напрыклад, сотні мінчан прыходзяць штодня ў магазін «Турыст» па вуліцы Талбухіна. А калі пакупнік пераступіў патрэг гэтага магазіна, ён не выйдзе адтуль з пустымі рукамі. Тут ёсьць усё, каб зрабіцца здаровым і моцным: ад скакалкі і абруча да матацыкла. Асаблі-

ва зручна пакупнікам з таго часу, як магазін перайшоў на новую форму гандлю — самаабслугоўванне. Любую рэч можна разгледзець, прымераць, ацаніць не толькі вачыма.

Лета — час летніх адпачынкаў і масавага турызму. Шматлюдна ў гэтыя дні ў магазіне: кожны спяшаецца набыць усё неабходнае для падводнага спорту, пешага турызму, а той-сёй... гамакі — для адпачынку. Пра густы не спрачаюцца!

— Рады бачыць вас у сябе, — запрашае загадчык магазіна Анатоль Сямёновіч Каленік. — Прыходзьце па здароўе!



У гандлёвой зале магазіна «Турыст».



Толькі з табою... у падарожжа.

— Не падвядзеш, дружа!

— А ведаеш, ты падобны на касманаўта...

Фота Ул. Вяхоткі.

жеку вялікай колькасці солі — выявілася, што сярод японцаў, якія з'ядаюць звычайна ў 2—3 разы больш солі, чым еўрапейцы, у столькі ж разоў больш і гіпертонікай.

Але, бадай, самым галоўным фактам з'яўляецца нервовапсіхічнае перанапружанне, асабліва, калі яно часта паўтараецца. Менавіта таму гіпертанічная хвароба ўзнікае пераважна ў тых людзей, якія пастаянна адчуваюць напружанне нервовай сістэмы. У нашым друку аднойчы прыводзіліся дадзеныя, што сярод вучоных і журналістаў гіпертанічная хвароба бывае ў 10 разоў часцей, чым сярод калгаснікаў.

Але ўсе гэтыя дадзеныя датычыць гіпертанічнай хваробы цалкам, наогул. Калі ж гаварыць канкрэтна пра якога-небудзь чалавека, то тут справа аbstaiць яшчэ больш складана. Бо апрача галоўных прычын ёсьць яшчэ дзесяткі другадных, якія часта бывае цяжка выявіць.

Ці вылечваецца гіпертаніч-

ная хвароба? У прынцыпе, вядома, вылечваецца! Відавочна, у прыродзе наогул няма невылечных (або вельмі мала) хвароб, а вось людзі, у якіх не здолелі вылечыць хваробу, — ёсьць, і іх шмат. І гэта не ігра слову. Растворы на прыкладзе той жа гіпертанічнай хваробы.

Калі гіпертанічная хвароба зашла не вельмі далёка, то ёсьць усе аб'ектыўныя магчымасці для яе поўнага вылечэння. Справа ў тым, што на першых стадыях павышэнне артэрыяльнага ціску не выклікае яшчэ ніякіх змен ні ў сэрцы, ні ў сасудах арганізма. І калі пачаць лячэнне ў гэты час, можна дабіцца поўнага выздараўлення. Дык чаму ж яго дабіваюцца не ва ўсіх выпадках?

Урач гаворыць хворому: будзеце прыматы таблеткі па столькі вось штук два разы на дзень; не будзеце есці салёна, вострага, марынаванага, вэнджанага; ніколі не ўжывайце спіртных напіткаў, нават піва; не курыце; раніцой рабіце зарадку; перад сном не менш

гадзіны гуляйце на свежым паветры; не сядзіце перад тэлевізарам больш як 2—3 гадзіны на тыдзень, на працу хадзіце пешшу; не падымайце вялікіх цяжараў; не нервуйцеся ні дома, ні на работе.

Лячэнне — гэта не толькі таблеткі. Якраз таблеткі — самая малаважная частка ў лячэнні. А галоўнае — гэта жыць і працаваць так, каб зінклі прычыны, якія выклікаюць паяўленне гіпертанічнай хваробы.

Але тут вось, на жаль, і ўся загваздка. Таблеткі хворы прымае рэгулярна, што ж датычыць астатніх рэкамендаций, то добра, калі ён выконвае іх хаця б частковы. Асабліва, калі адчуе сябе лепш. Вось і выходзіць, што хваробу можна вылечыць, а хворага — цяжэй.

Паколькі прычын, якія выклікаюць гіпертанічную хваробу, вельмі шмат, я не могу назначыць вам завочна, па пісьме, канкрэтнага для вас лячэння. Агульныя парады я прывёў вышэй, што ж датычыць

больш дакладных, індывідуальных, то гэта можа зрабіць толькі урач, які абследуе вас.

Магу толькі нагадаць слова, якія гаварылі яшчэ ўрачы старжытнасці сваім хворым: «Тут, у гэтым пакоі, нас трое. Ты, твая хвароба і я. Калі ты будзеш маім саюзнікам — гэта значыць будзеш строга выконваць усё, што я назначу, то мы ўдваіх хваробу пераможам. Калі ж ты не будзеш выконваць маіх прадпісанняў, а абыяднаешся з сваёй хваробай, мне вас дваіх не адолець». Таму галоўная мая парада — уважліва выслушайце ёсё, што скажа вам урач, які лечыць вас, і абавязкова выконвайце ёсё яго рэкомендациі.

Ул. САЛАУХІН,  
кандыдат медыцынскіх навук

Ба ЧТОЧ

# „АНТОНАЎ АГОНЬ”

Пётр ВАЛКАДАЕЎ

## Апавяданне

Мал. Ю. Пучынскага.

### 1.

На світанні мы выйшлі на ўзлесак і ўбачылі непадалёку невялікую вёсачку — усяго дзвеяць двароў. У хаце, што стаяла на водшыбе, палілася ў печы. Ліловы слуп дыму ўзнімаўся ў ледзь запунсавелое неба.

На паляне прачнуўся вецер. Ён прынёс гарачы пах жытняга хлеба, кмену і яшчэ чагосьці — хатняга, роднага...

Мы паставілі пад елкай насілкі, на якіх ляжаў паранены прафесар, і паваліліся ад стомы на траву. А калі трошки аддыхаліся, Круглоў сказаў:

— Дазвольце разведаць, таварыш камузвода!

Ён не затрымаўся ў вёсцы, хутка вярнуўся і далажкы, што немцаў паблізу мяна. За чатыры кіламетры адсюль, у вёсцы Бараўляны, стаяць паліцаі, але сюды не зазіраюць.

На бульбяным полі, нацянькі, мы кроцілі з насілкамі да крайняй хаты.

Ля печы завіхалася худая бабуля. Яна глянула пільным позіркам на насілкі і шпарка зняла з лаўкі посуд, пераставіла на падлогу вядро з водой.

— Пакладзіце яго на лаўку, — кіўнула яна на параненага, — зараз падыму ўнукай з ложкай...

— Нам цёплай вады, — папрасіў я, — ды палатніны якой, каб рану забінтаўць.

Бабуля сунула ў печ чыгун з водой, побач паставіла два маленькія. Выграбла на прыпечак гарачае вуголле і паставіла на яго патэльню.

— Снедаць будзеце? — і, не чакаючы адказу, дадала: — нашча, мусіць, ідзеце...

Я паслаў хлопца на дах хлява, каб адтуль назіраў за дарогай, што выгіналася паўз балота.

— А вы не бойцеся, — адзвалася бабуля. — Дзед Піліп выставіў сваю ахову.

Я паглядзеў у акно. Сапраўды, на адным канцы вёскі і на другім маячы хлапчуки. А пасярод вуліцы, ля калодзея, стаіць з кійком высокі белабароды дзед без шапкі, у палатнянай кашулі, падперазанай широкай салдацкай папругай.

Круглоў ужо вызваліў нагу прафесара ад брудных акрываўленых ануч. Рана

ледзь кроватачыла, але вышэй яе нага распухла, пакрылася чорна-барвовымі плямамі.

Бабуля пляснула рукамі:

— Родненкія! Ды ў яго ж антонаў агонь...

...Мы спяшаліся з параненым у партызанскі лагер, хоць ведалі, што ў атрадзе няма вопытнага ўрача. Вясной да нас прыйшла дзяўчына Стэфа, былая студэнтка медінститута. Гаварылі, што яна вучылася на фармацэута. Але партызаны былі рады і такому «доктару»: хоць рану забінтуе! І бінтавала. Хлопцы не скардзіліся. Але ж «антонавы агонь» бінтамі не вылечыш!..

Мае таварышы панура маўчалі. У мяне таксама пагана было на душы. У загадзе падпольнага абкома сказана, каб даставіць прафесара ў партызанскі раён «непашкоджаным». А мы неслі яго параненага, з «антонавым агнём»,

### 2.

Спярша нам шанцевала. Мы пакінулі падводы на «маяку» ў лесе вёрст за дзесяць ад горада, а самі, пераапранутыя ў паліцейскую форму, пайшлі на явачную кватэру. На рукавах у нас, на белых павязках, змяліліся чорныя нярускія слова: «шуманшафтэ».

...Прафесар ехаў на ўсход у вагоне, калі на эшелон напалі гітлераўскія парашутысты. Пасажыраў высадзілі за два перагоны ад Орши і адагналі ад чыгункі. Тры дні людзі сядзелі на бульбяным полі пад кулямётным прыцэлам.

Амаль усе пасажыры былі мінчане. Групамі і ў адзіночку яны пайшлі на заход, да руін роднага горада. Прафесар не вярнуўся ў Мінск. З дзвюма спадарожніцамі-дзяўчатамі ён з-пад Орши прыйшоў у Магілёў, там яго прытуліла сястра нябожчыцы-жонкі. І ўсё ж фашысты неяк пранюхалі, што ў Магілёве жыве савецкі прафесар, вопытны хірург. Чаго толькі не абяцалі яму! І грошы, і асабняк, і пасаду начальніка шпіталя. Прафесар адмовіўся наадрэз. Тады начальнік страшыць яго шыбеніцай. Падпольны абком загадаў нашаму атраду перараправіць прафесара ў партызанскі раён.

Калі прафесар убачыў на парозе «паліцэйскіх», ён рэзка падняўся з крэсла і хацеў штосьці сказаць. Але тут у дзвярах з'явілася падпольшчыца Зося, і прафесар супакоіўся. Ён ведаў дзяўчыну: па заданні падпольнага камітэта яна прыходзіла да яго два разы.

Зося дапамагла апрануць прафесару макінтош, дала кіек у руку. Неўзабаве аўтамабіль вывез нас за горад. На выездзе спыніў машыну патруль. Шафёр «немец» прад'явіў пропуск, мы паказалі «аўсвайсы», а прафесар выняў з кішэні даведку, у якой гаварылася, што памешчык Рачынскі А. Ю. вяртаецца з эміграцыі ў свой маёнтак. У лесе мы пераселі на падводы, а праз паўгадзіны былі ўжо на партызанскай сцежцы.

...За дзень мы адышлі далёка ад горада. Коні замарыліся, іх трэба было пакарміць. Па дарозе паказалася вёска — ціхая, малалюдная. Стаяла яна ў баку ад вялікіх і малых дарог, побач з лесам. Тут мы і зрабілі прывал.

На зыходзе ночы зноў былі ў дарозе. На світанні заехалі ў ельнік, ухутаны ту-

манам. Сцежка выскачыла на лясную за-кінутую дарогу.

Нечакана ўзніклі фігуры ў нямецкіх мундзірах. Круглоў, які ехаў наперадзе, ледзь не наскочыў на іх. Спыніў каня. Тыя таксама спыніліся. А з туману вы-паўзалі яшчэ... У аднаго на рукаве бліс-нуў металічны чэрап... Эсэсайцы!

Шарахнулі немцы з кулямёта. Палах-ліва заржаў паранены конь. Другі ўпаў мёртвы. Круглоў рвануў затвор аўтама-та, стрэліў па немцах ва ўпор.

— Вядзі прафесара ў лес! — крыкнуў я Пеўню, адстрэльваючыся.

Калі я азірнуўся, Певень і хірург бег-лі з узгорка ўдоўж прагаліны. І раптам у прафесара падсекліся ногі, ён пава-ліўся на калені. Певень падхапіў яго, цягне ў густы яловы пералесак...

Неўзабаве мы з Кругловым далучыліся да іх. Прафесар ляжаў на вільготнай траве, яго твар адразу неяк асунуўся, нос завастрыўся, вочы ўваліліся. На маршыністым ілбе выступіў пот. Пе-вень стаяў на каленях, рваў на шматкі сваю кашулю і бінтаваў акрываўленую нагу.

### 3.

Мы ўнеслі параненага прафесара ў наш лясны лазарэт, і я заспяшаўся ў штабную зямлянку.

— Ты жывы? — узрадаваўся камісар атрада Шульга. — Ну, ну, рассказай...

Ён слухаў мяне, не перабіваючы, по-тым сказаў:

— Магло быць горш. У туго раніцу, калі вы выехалі з горада, немцы ўзнялі на ногі ўсе навакольныя гарнізонны. А сёння падпольшчыкі перадалі «Нойес цэйтунг». Пачытай, што пішуць пра вас. Бацио тэрмінова выклікалі ў падпольны абком...

«Учора група партызан пранікла ў горад, — чытаў я нямецкую газету, — і ўварвалася ў кватэру прафесара Мель-нікава. Лясныя бандыты звязалі яго і павезлі ў лес. Але доблесныя салдаты фю-рэра дагналі іх у вёсцы Махаеды. Бачачы сваё безвыхаднае становішча, партызаны застрэлілі прафесара, а самі заселі на могілках паблізу сяла. Рота «СС» пад камандаваннем обер-лейтэнанта Вегера акружыла партызан і знішчыла іх».

— Вось як! — засмяяўся я. — Зна-чыць, мы ўжо забітыя...

Мы з камісарамі прыйшли ў санчасць. Паранены быў у глыбокай непрытомнасці, ляжаў нерухомы, майдлівы.

— У яго гангрэна, — голас Стэфи ўздрыгнуў, і яна запнулася. — Трэба тэр-мінова ампутираваць...

Яна глядзела на Шульгу сваімі па-дзі-чыці дверлівымі блакітнымі вачыма, у якіх стаяла нямоё пытанне: «Што ж ра-біць?» Інструментаў няма, стэрильных матэрыялаў таксама...

— Нагу, кажаш, адымаш? — устрыво-жыўся Шульга.

— Каб ручную пілку, з дробнымі зу-бамі... — голас Стэфи дрыжкаў.

Камісар пайшоў у партызанскую куз-ню, а я па загаду Стэфи паставіў на агонь вядро з водой.

За чатыры месяцы, якія Стэфа пра-жыла ў атрадзе, яна яшчэ ні разу не рабіла аперацыі. І вось давялося... Ка-му? Таму самому прафесару, які калісь-ци сказаў, што яна не можа быць хірургам.



Стэфа была выдатніцай па тэарэтычным курсе. Яе нярэдка ставілі ў прыклад іншым студэнтам, якія ленаваліся вучыцца. Але ў час аперацыі яна бялела ад страху, хавалася за спіны таварышаў. Аднак настала была і яе чарга. Апрача Стэфы, у аперацыйным пакой былі яшчэ шэсць студэнтаў-практыкантаў. Дзяўчына рашуча падышла да стала, на якім ляжаў хворы з прыступам апендыцыту. Але як толькі паказалася на скальпелі кроў, Стэфа палахліва адхінулася і выпусціла з рук інструмент. Аднакурснікі падхапілі яе пад рукі і павялі ў ардынатарскую. Аперацыю закончыў іншы студэнт. А на разборы практичных заняткаў прафесар сядзіта сказаў, звяртаючыся да Стэфы:

— Вам, таварыш Баброва, раю перайсці на фармацэўтычнае аддзяленне. Будзеце рыхтаваць у аптэцы парашкі, мікстуры...

#### 4.

Прафесар трывніў, згараючы ад высокай тэмпературы. Але раптам ён перастаў стагнаць і расплюшчыў вочы. Стэфа ўзрадавалася. Зараз яна парайца з ім.

— Сяргей Пятровіч! Вы пазналі мяне? Гэта я, Стэфа Баброва... Я хачу спытаць у вас, Сяргей Пятровіч...

Але прафесар глядзеў кудысьці ў столь і маўчаў. Потым зноў пачаў трывніць.

На парозе з'явіўся камісар з нажоўкай у руцэ.

— Нічога іншага няма,— апраўдаўся ён.

— Пракіпяціцы! — загадала Стэфа жанчыне, якая дапамагала ёй замест медсястры.

Нам з камісарам Стэфа таксама дала работу. Па яе загадзе мы паставілі тапчан з прафесарам бліжэй да акна. Потым унеслі бачок, дзе кіпяціліся кавалкі палатна.

Калі прыгатаванні да аперацыі закончыліся, Стэфа ўзяла ў рукі нож. Упэўненымі рухамі зрабіла кругавы надрэз скуры на параненай назе і, як сапраўдны хірург, спакойна начала зачышчаць надкосніцу. У яе руках і словах не было нічога лішняга.

— Нажоўку!

— Трымаць калена!

Калі аперацыя закончылася, зрывуючы з твару марлевую павязку, Стэфа загадала:

— Пакладзіце хворага ў пасцель.

Хапаючыся рукамі за сцяну, Стэфа выйшла з зямлянкі і тут жа, ля ўваходу, села на траву. На яе зблелым твары выступілі кроплі поту.

— Адвядзіце яе ў штабную зямлянку,— сказаў Шульга.

— Не, не! — запратэставала Стэфа.— Я застануся тут. Мне вады... Напіцца...

Увечары прафесару зрабілася лепей. Тэмпература знізілася. Дыханне выраўнялася.

Раніцой Стэфа ў суправаджэнні двух разведчыкаў паехала ў суседні атрад. Там двое цяжкапараненых, а свайго ўрача няма. Тры дні лячыла іх Стэфа. Вярнулася ў свой атрад увечары, калі мы

праводзілі прафесара на партызанскі аэрадром.

Сяргей Пятровіч ляжаў на возе. Яго Белая з высокім ілбом галава ляжала на падушцы з сена. Круглоў і Певень трymалі за лейцы запрэжаных коней. Яны чакалі камісара, каб з ім разам суправаджаць прафесара да пасадачнай пляцоўкі.

Шульга з'явіўся раптоўна, нібы вырас з-пад зямлі. Убачыўши яго, Сяргей Пятровіч ажыўіўся, нават прыўзняўся на локці:

— Дзе ваш хірург? Палячу ў Москву і не ўбачу, хто выратаваў мне жыццё.

— Я ж казаў вам, што ваша былая студэнтка,— адказаў Шульга.— А вось яна і сама едзе...

Стэфа саскочыла з сядла і кінулася да воза.

— Сяргей Пятровіч! Добры дзень!

Перад ім стаяла дзяўчына ў салдацкай гімнасцёрцы, у брыджах, зусім непадобная на яго былых студэнтак. І толькі ў вялікіх блакітных вачах прамянілася штосьці вельмі знаёмае.

— Баброва? — здзвіўся прафесар.

— Так! Я, Сяргей Пятровіч... Як вы сябе адчуваеце?

— Ты? — яшчэ раз спытаў прафесар і раптам узяў дзяўчыну за руку, прыцягнуў да сябе і пацалаваў у шчаку.

— Ну, шчаслівай дарогі! — сказаў ён. Гэтыя слова прызначаліся Стэфі, але ездавы прыняў іх у свой адрес. Ен тузаў лейцамі...

Пераклад з рускай мовы  
Я. ШАБУНІ

СУНІЧКА,

БУРАЦІНА,

МАШКА I...

ПЕДАГОГІКА



Прафесія акцёра — адна з самых цяжкіх. Але нават сярод сваіх калег артысты дэіцячых тэатраў сапраўдныя падзвіжнікі. І работа цяжкая, і славы менш... Прайду сказаўшы, зусім мала славы. Маленькі глядач прозвішчай не запамінае, і нельга спадзявацца, што заклопочаны сваімі справамі хлапчук, зірнуўшы на актрысу, якая ідзе па вуліцы, скажа свайму сябруку: «Ведаеш, вунь яна, артыстка, Лісу іграла...» Вопытную і таленавітую актрысу, якая іграе хлопчыкаў, — «травесці» — не пазнаюць у трамвайбусе, на вуліцы, не расцвітаюць усмешкамі, убачыўшы яе перад сабой.

А калі сур'ёзна, то гэтае пазнаванне — яно ўсё-такі патрэбна акцёру, каб нагадаць: тое, з чым ты кожны вечар выходзіш на сцену, — яно дайшло, праразалася праз рампу! Зна-

чыць, не дарэмныя намаганні, сумненні, трывогі...

Але ёсьць праблемы больш важныя... Галоўная — знайсці свайго глядача, зрабіць для яго тэатр, мастацства неабходным, верным спадарожнікам на ўсё жыццё. І заўсёды памятаць, што «яны не такія, як мы», і да іх, да дзяцей, шляхі трэба шукаць і шукаць.

Не ўпусціць яго, гэтага канкрэтнага хлопчыка або дзяўчынку, здолец адказаць на бясконця пытанні, на працягу многіх гадоў даваць добрае яго разуму і сэрцу. Разумець яго слабасці, псіхалогію, успрымаць сэрцам яго радасць і смутак...

Залішне гучна? Але ж і прызначэнне тэатра — вельмі высокае. «У травесці трэба пасвячаць, як у рыцары, а не вербаваць, як у рэкруты», — гэтыя слова славутага рэжысёра вель-

мі дакладна вызначаюць веліч прызвання акцёра дзіцячага тэатра.

Рыма Маленчанка трапіла ў тэатр юнага глядача па-свойму, не як рыцар, але і не як рэкрут. Наогул магла не трапіць, магла, закончыўшы філфак БДУ, пайсці працаўца па спецыяльнасці. Ну, а як быць з прызваннем? А прызванне выяўлялася вельмі ясна яшчэ ва ўніверсітэцкім драмгуртку... І нездарма Любоў Іванаўна Мазалеўская, якая ў той час арганізоўвала Мінскі тэатр юнага глядача, заключыла: «Табе лепш за ўсё ісці да нас. Што з таго, што запрашаюць у Рускі тэатр? Там усе актрысы высокія — цябе і відаць не будзе... А ў нас...»

А ў ТЮГу ўсё было наперадзе, і Любоў Іванаўна добра разумела, як спатрэбіцца Рыма Маленчанка маладому тэатру і як патрэбен будзе гэты тэатр Рыме.

Па-моему, у Рымы Фёдарады Маленчанкі, цяпер ужо — заслужанай артысткі БССР — за многія гады так і не выпала вольнай хвіліны, каб спыніцца і падлічыць, што даў ёй тэатр і што яна — тэатру. Няма калі — таму што ролі, ролі... Дзяўчаткі з гальштукамі, віхрастыя хлопчыкі, зайцы, лісы і нават... ягады, напрыклад, Сунічка ў «Прыгодах Чыпаліна»... А сярод гэтых роляў, без якіх тэатру не абысціся, зязоў вобразы, тыя ролі, дзеяя якіх варта ісці ў тэатр, жыць у ім пайтара дзесятка гадоў, аддаючы яму ўсё — час, думкі, пачуцці...

Двоє хлопчыкаў у крэслах побач (адзін з іх толькі-толькі

навучыўся вымаўляць «р») гучна шанталіся:

— Во хлопец, малайчына! Пр-р-аўда?

Хлопец, сапраўды, быў малайчына. Ён адважна каціўся з даху, ледзь дакрануўшыся да вадасцёкавай трубы, саскокваў на зямлю, не забыўшыся зрабіць сальта. Ён настайся, як ракета, — толькі мільгане віхор у правай кулісе, а праз імгненне з левай з'яўляеца яго двайнік, сарамлівы, вялы, баязлівы. Толькі знікне бедалага — і ўварвеца на сцэну той свавольны, смяшлівы...

Абодвух хлопцаў іграла адна актрыса, Рыма Маленчанка. І няхай галоўной задачай спектакля «Цуды ў поўдзень» было абудзіць добрыя пачуцці ў сэрцах дзяцей-глядачоў, але перш за ўсё трэба было паклапаціца, каб не ўзнікала ні ценю сумнення ў сапраўднасці хлопчыкаў. Ніякай пераапранутай актрысе не паверылі б.

У спектаклі «Пузыркі» ўся інтрыга закручана вакол аптэчных бутэлечак-пузыркоў: хто больш іх збярэ? Шасцікласнік Юра Узюмаў, які ўзначаліў спаборніцтва, прайўляе вынаходлівасць, каб дабіцца перамогі. Рыма Маленчанка стварыла такі шматганны вобраз, які было цікава аналізаваць і дзесяцям і дарослым...

— Адкуль ён такі? — пытуюцца старэйшыя. — Вось так, напэўна, праклёнваюцца пасткі паказухі, дэмагогі, бюрократызму?..

— Не, з гэтым хлопчыкам сябраваць не хочацца... Ён жа хваліць, ліслівіць, — а вочы пустыя. Для яго сябры — як пешкі на шахматнай дошцы, ахвя-

ФКРДА

Кадр з кінафільма «У лазоравым стэле».



Кадр з кінафільма «Сады Семіраміды».



«Шчасце Ганны» — так называецца новая шыроканацыянальная мастацкая кінастужка, створаная маладым рэжысёрам Юрыем Рогавым на кінастудыі «Ленфільм». Сцэнарыі напісаны ім у сарадзіні з Уладзімірам Сойніным.

Гэта яркі, хвалючы кінарасказ аб класавай барацьбе ў вёсцы ў гады стаўлення Савецкай улады. Галоўная герайня апавядання — антыўная ўдзельніца грамадзянскай вайны, камуністка Ганна Дронава. Воляй акалічнасцей яна апынулася ў роднай вёсцы на становішчы жанчыны з дзіцем. Але і ў гэтых умовах працягвае герайчную барацьбу, згуртоўвае вакол сябе беднякоў, ярасна ваяе з кулакамі, імкнучыся перабуда-

ваць жыццё вёскі ў адпаведнасці з ідэаламі камунізму.

У ролі Ганны здымалася папулярная кінаактрыса Валянціна Целічкіна, якая добра вядома глядачам па кінастужках «Журналіст», «Асеннія вяселлі», «Першая дзяўчына», «Ля возера», «Пачатак».

У галоўных ролях заняты тэатральныя Яўгеній Цяцерын, Мікалай Грыцэнка, Леанід Дзяўчанко.

Новая мастацкая кінастужка «Камісаў» выпушчана Кіеўскай кінастудыяй імя А. П. Даўжэнкі.

У аснову сцэнарыя нашай карціны, — гаворыць рэжысёр-пастаноўшчык Мікалай Машчанка, — пакладзена аднайменная книга Юр'я Лібядзінскага, напісаная ім у 20-я гады.

Грамадзянская вайна закончылася, і тым, хто самааддаў, змагаўся на яе франтах, сёня неабходна стаць ля руля дзяржавы, кіраваць аднаўленнем народнай гаспадаркі, выхоўваць новага чалавека з новай камуністычнай свядомасцю. Былыя рабочыя і сяляне, учарашнія бясстрашныя камандзіры Чырвонай Арміі, павінны сёня сесці за партыі і вучыцца ўсюму адразу — ад тэорыі камунізму да добрых манер...

Галоўная ролі ў карціне выконваюць Іван Нікалайчук, Ларыса Кадачнікова, Констанцін Сцяпанкоў.

руе любым, толькі каб свайго дабіцца,—так разажалі шасці-класнікі...

Мне заўсёды здаецца, што актрысы дзіцячага тэатра ў сваёй творчасці кіруюцца мацярынскім пачуццём. Чым іншым растлумачыць той чысты маральны клімат, які ўзнікае вакол сцэнічных стварэнняў Рымы Маленчанкі? Чым растлумачыш такое трапнае паданне ў ролі Юры, а потым, дапусцім, у ролі Машкі Балагуевай («Гэй, ты, здароў!»). Дзяўчынка, здаецца і не з «выхаваных», паслухмяная ўнучка курортнай кулачкі, якая здае «дзікунам» пад жыллё ўсё, аж да куратніка. Машка гандлюе кветкамі і на жыццё глядзіць даволі цвяроза. А вось на паверцы высвяляеца, што цяжка знайсці больш вернага, чыстага, добра, чым яна, сябра.

І тут актрыса нястомна вучыць дзяцей адрозніваць зярніты ад пустазеля, адчуваць тое, што часам скавана ад вачэй. Наогул, выхоўвае пільнасць душы...

І яна так і робіць, і лічыць, што кожную ролю можна скрыстаць для гэтага — і ў «Будзьце гатовы, ваша высокасць!», і ў «Абрабаванні ў поўнач», і ўжо, вядома, у «Клапе», «Рэзвзоры»...

Калі называецца на урокам творчасць Рымы Маленчанкі, то тады Марыя Львоўна Паляжаева (спектакль «Неспакойная старасць») — гэта ўрок інтэлігентнасці. Жонка, саратніца сусветна вядомага вучонага, памагаючы яму, падтрымліваючы яго, яна захоўвае сваю непаўторную асобу. Высока шануючы талент і эрудыцыю мужа,

яна ніколі не стане абараняць ілжывую ідэю нават вельмі драгога ёй чалавека. Але паверыўши, аддасць усе сілы. Бо яна не толькі жонка, сяброўка, але і — саратніца. У ёй, па добрый традыцыі рускай інтэлігенцыі, — неўтаймаваны дух, вернасць прынцыпам. І — душэунае хараство, мяккасць, дакладніцтво. Усё гэта ў спалучэнні робіць Марыю Львоўну на дзіва захапляючым, жывым чалавекам.

Як і з самай актрысай... Удумлівы педагог тэатральнага інстытута, гарачая прыхільніца пазіціі, нястомная і ўпартая ў пошуку новых магчымасцей звароту да гледача, яна сама — сапраўдная знаходка для чалавека, які цікавіцца тэатрам.

Можа здарыцца, што ў будзеннай мітусні мы не зайдзем, як штосьці адбылося...

Хлопчык прыйшоў з дзіцячага тэатра. З палаючымі шчокамі, блытанам, няўсямна, ён доўга тлумачыў, які бедалага — гэты Певень, і якая хітрая — Ліса, які весялун — Пятрушка і смяльчак — Чыпаліна... А вам было не да того, а вас устрывожылі мокрыя чаравікі: зноў дома сядзе з ангінай. Памір руکі і пі малако, спаць парал.. І толькі позна ўвечары, у цішыні мільгане думка: што гэта ён там шчабятаў? Штосьці я прапусціла, здаецца—важнае...

Вядома, важнае. Нават—занямальнае. Сёння быў Дзень далучэння чалавека да тэатра. Да той слайней школы, якая (калі мы ў яе паверым і адкажам ёй узаемнасцю) будзе выхоўваць наша дзіца доўга-доўга. Усё жыццё.

Л. БРАНДАБОУСКАЯ

Выпускаеца на экраны рэспублікі новая каліяровая мастацкая кінаапавесць «Сады Семіраміды», паставленая народным артыстам СССР, рэжысёрам Сіко Далідзе на кінастудыі «Грузіяфільм» па сваім сцэнары.

Карціна прысвечана дружбе народаў Грузіі і Украіны.

У галоўнай ролі здымалася заслуженная артыстка Грузінскай ССР Мері Цулукідзе.

Мы ўбачым новую мастацкую кінастужку «У лазоравым стэпе», створаную рэжысёрамі Валерыем Лонскім, Уладзімірам Шамшурыным, Віталіем Кальцовім і Алегам Бондаравым на кінастудыі «Масфільм» па матывах ранніх апавяданняў Міхаіла Шолахава.

Галоўныя ролі выконваюць Павел Кармунін, Надзея Фядосава, Юрый Назараў, Яўгеній Лебедзеў, Зінаіда Кірыенка, Сяргей Шакураў, Віктар Шульгін.

\*\*\*

Кінематографісты «Масфільма» перадаюць на суд гледачоў яшчэ адну сваю новую работу — шырокаскранный кінекамедыю «Апякун». Аўтар сцэнарыя Самуіл Шатроў, рэжысёры-пастаноўшчыкі Альберт Мкртчан і Эдгар Хаджыкян.

У галоўных ролях здымаліся папулярныя кінаакцёры Аляксандр Збруеў, Клара Лучко, Георгій Віцын, Ірына Мурзаева, Канстанцін Сарокін.

«Луэтары» — так завуць у мадаўскім народзе вандруйных музыкантаў, вясёлых і добрых людзей, якія сваімі песнямі і музыканія юсуць людзям радасць. Пра іх нялёгкі лёс у дарзвалычнай Малдаві расказвае новая мастацкая кінастудыя «Луэтары», пастаноўку якой па ўласным сцэнары ажыццяўляе на кінастудыі «Малдовафільм» рэжысёр Эміль Лаянцу.

Будуць дэмантравацца таксама новыя мастацкія кінастужкі «Шукайце дзяўчыну» (кінастудыя «Азербайджанфільм») — пра работу савецкай міліцыі, пра барацьбу з раскрадальнікамі сацыялістычнай уласнасці, «Інтэграл» (кінастудыя «Узбекфільм»), «Пра вайну» (Свярдлоўская кінастудыя).

З замежных кінафільмаў можна будзе паглядзецы: «Першае заданне» (Карэя), «Рашучая паненка» (Чэхаславакія), «Прыгоды кананіра Доласа» (Польшча), «Герой рэзерва» (ГДР), «Бярозка» (Югаславія), «Зямля нашых бацькоў» (ААР), «Падобныя на цябе» (Індія), «У зімовай спячцы» (Францыя і Італія), «Адзін дзень жыцця» (Мексіка), «Калі не вінаваты — адпусці» і «Гукі музыкі» (ЗША).

Р. КРОПЛЯ.

Кадр з кінафільма «Луэтары».

## ДЛЯ МАЛАДЫХ БАЦЬКОЎ

Рэдакцыя медыцынскай літаратуры выдавецтва «Беларусь» штогод выпускае каля 30 назваў кніг і брашур. Амаль трэцяя частка іх — навукова-папулярная літаратура. Сярод гэтых брашур заўсёды знойдуцца такія, якія зацікавяць маладую жанчыну-маци.

Даволі часта ў дзяцей здараюцца страўнікава-кішечныя захворванні, асабліва летам. Трэба спадзявацца, што бацькі малянкіх дзяцей з цікавасцю прачытаюць брашuru дацэнта І. В. Коршун «Страўнікава-кішечныя захворванні ў дзяцей ранняга ўзросту». Аўтар расказвае аб прычынах, якія выклікаюць страўнікава-кішечныя расстройствы, знаёміць чытача з асноўнымі кішечнымі хваробамі дзяцей: дыспепсіяй, дызентэрыйяй, коліэнтэрыйтам і іншымі. Вялікае месца адведзена хваробам, якія выклікаюцца глістамі, а таксама парушэнням стрававання ў дзяцей ранняга ўзросту.

Аўтар брашуры вучыць бацькоў, як засцерагчы дзіца ад захворванняў, як наладзіць рацыянальнае харчаванне.

У гэтым сэнсе брашура дацэнта І. В. Коршун пераклікаецца з брашурай Н. Д. Моравай «Калі ў сям'і расце дзіця». Н. Д. Морава дае парады і рэкамендациі па дноглядзе, кармленні, фізічным развіцці і выхаванні дзяціці ад нараджэння да сямі гадоў. У брашуры змешчаны прыкладныя рэжымы дня і меню для дзяцей розных узростаў, табліцы і схемы паказыкаў развіцця.

Яшчэ зусім нядаўна лячыць спадчынныя хваробы ў дзяцей медыцына не ўмела. Але цяпер, дзякуючы поспехам медыцынскай генетыкі, стала магчыма лячыць гэтыя хваробы і папярэджаць іх. На жаль, насельніцтву гэта мала вядома. Тому педыятрат прафесар І. Н. Усай разам з кандыдатам медыцынскіх навук Ю. І. Усавай рашилі пазнаёміць шырокія колы чытачоў з асновамі медыцынскай генетыкі і асаблівасцямі перадачы некаторых спадчынных захворванняў, расказаць аб прафілактыцы і лячэнні прыроджаных і спадчынных захворванняў. Іх брашура «Спадчынныя захворванні ў дзяцей» ужо знаходзіцца на прылаўках кнігарняў.

Але бываюць выпадкі, калі слабыя і непаўнацэнныя дзеци нараджаюцца не тому, што ў іх бацькоў пашкоджаны храмасомы, а ад таго, што бацькі любяць «зазірнуць у чарку». Прагэта піша ў сваёй брашуре «Па віне алкаголю» урач-практик Г. А. Смірнова. Яна прыводзіц шмат прыкладаў з жыцця, і ўсім бацькам, а не толькі тым, хто любіць «прыкладніці да бутэлькі», будзе карысна прачытаць гэту брашуру.

Усе выданні выходзяць на рускай мове масавымі тыражамі.

Г. ШЭРШАНЬ



# КУЛІНАРІЯ

## САЛАТ „КІЕВСЬКА“



Гародніну нашаткаваць і за-правиць мянззам. Куринае мя-са прапусціць праз мясарубку. Змяшайце муку і малако, увесці пры няспынным збіванні курыны фарш, збіты блялок яйка і працягваць збіваць, пакуль ма-са не зробіцца пышная. За-тым робяць з яе фрыкадэлькі і адварваюць.

У салатніцу горкай пакласці прыгатаваную гародніну, зверху ўпрыгожыць варанымі фры-кадэлькамі, зяленівам, яйкамі.

На 2—3 бульбіны — 3—4 салёны агуркі, 3 яйкі, мянззам, зялёны гарошак, зяленіва.

Для кнельней масы: 200 г ку-ричнай мякаці, 1 ст. лыжку му-ки,  $\frac{1}{2}$  шклянкі малака, 1—2 яй-кі, соль.

## БОРШЧ УКРАЇНСКІ

Зварыць мясны булён і вы-няць мяса. Буракі абабраць, 5—6 штук нарэзаць саломкай і скласці ў пасуду, дадаць сала, лімонную кіслату, 1 ст. лыжку тамату, заліць дзвіюма шклян-камі булёну і, памешваючи, ту-

шыць на слабым агні да гатоў-насці (спелыя буракі — 45, ма-ладыя — 15 мінут). З астатніх буракоў прыгатаваць настой: нацерці іх на буйной тарцы, за-ліць шклянкай гарачага булё-ну, дадаць лімонной кіслаты і на моцным агні давесці да кі-пення, а калі астынуць — пра-цадзіць. Моркву, пятрушку, цы-булю нарэзаць саломкай, злёт-ку абсмажыць у масле, змя-шаць з буракамі за 10—15 мі-нут да заканчэння тушэння. У кілячи булён апусціць буйна нарэзаныя капусту, бульбу і стручковы перац. Калі булён закіпіць, дадаць тушаныя бура-кі, цыбулю і карэні. Праз 15 мінут дадаць лаўровы ліст, перац гарошкам, соль, цукар і варыць на слабым агні 20—30 мінут. За 5 мінут да заканчэння варкі заправіць боршч час-наком, расцёртым са свіным салам, і таматам. Перад пада-чай дабавіць бурачны настой і



кавалкі варанага мяса, давесці да кіпення на моцным агні, зняць з агню і даць настаяцца 20 мінут.

На 500 г мяса (грудзінкі) — 10 буракоў,  $\frac{1}{2}$  качана капусты, 1 морквіна, 1 корань пят-рушкі, 1 цыбуліна, 4 бульбіны,

2—3 ст. лыжкі тамату-пюре, 3—4 зубкі часнaku, 40 г сала свіно-га, 1 стручок салодкага перцу, на кончыку нажа лімоннай кі-слаты, лаўровы ліст, перац гарошкам, соль, цукар па смаку.

## АДБІЎНАЯ ПА-УКРАЇНСКУ



Карэйку абмыць, ачысціць і разрэзану на катлетныя част-кі. Кожную катлету злёткі ад-біць, пасаліць, пасыпаць пер-цам, аблакнунуць у збітае яйка і аблакачаць у сухарах. Катлеты з двух бакоў абсмажыць у нізкім сатэйніку або на тоўстай чы-гуннай патэльні (15—20 мін.), а затым паставіць у духоўку і смажыць яшчэ на працягу 4—6 мінут.

Падаюць адбіўную з гарнірам з гародніны.

На 500 г спінкі карэйкі — 2 яйкі, 50 г масла тапленаага, 25 г масла сметановага, сухары паніровачныя, зяленіва, перац.

паліць растопленым свіним са-лом і смажыць у духоўцы 50 мінут. Свініну і бульбу трэба перыядычна пераварочваць і паліваць тлушчам і сокам. Готовыя свініну і бульбу зняць з бляхі, а сок, які застаўся, вы-ліць у каструльку, дадаць кры-ху квасу, якім залівалася сві-ніна, давесці да кіпення і пра-цадзіць.

Перад падачай на стол сві-ніну нарэзаць тонкімі лустач-камі, раскладзіць на разагрэтае блюда, паліць растопленым сметанковым маслам і ўпрыго-жыць зяленівам пятрушкі. Асобна падаць гарачы мясны сок, смажаную бульбу, агуркі, памідоры і зялёную салату.

На 1 кг свініны (мякаці зад-ний нагі) —  $\frac{1}{2}$  літра хлебнага квасу, 1 цыбуліна, 16—20 буль-бін, 2—3 зубкі часнaku, 7 ст. лыжак свінога растопленага сала, лаўровы ліст, чырвоны стручковы перац, гваздзіка, соль, зяленіва пятрушкі па смаку.



## БУЖАНІНА З КВАСАМ

Свініну пакласці ў кераміч-ную або эмаліраваную пасуду, дадаць лаўровы ліст, чырвоны стручковы перац, гваздзіку, на-рэзаную кольцамі рэпчатую цы-булю, заліць хлебным квасам і на двое сутак паставіць у халоднае месца. Затым свініну абсушыць сурвэткай, змазаць часнаком, расцёртым з соллю, пакласці на бляху, аблакасці цэ-лымі аблакнунымі бульбінамі,

Добра прамытыя сухія фрук-ты заліць гатаванай вадой, за-крыць накрыўкай і варыць да гатоўнасці. Яблыкі і грушы варыце асобна і крыху даўжэй. Звараныя фрукты змяшайце, за-правіць мёдам, давесці да кі-пення і паставіць у халоднае месца, каб астылі.

На 40 г ігруш — 20 г вішні, 20 г яблыкаў, 40 г сліў, 20 г ра-зынак, 80 г мёду, 1 л вады.

## КАНСУЛЬТАЦЫЯ ЮРЫСТА

У мяне два пытанні:

1. Якая норма прыбліжання памяшкання ўстаноўлена для тэх-нічнага работніка сельскай восьмігадовай школы?
2. З 1957 па 1969 год я не атрымлівала адпачынку і кампен-сацыі за яго. Ці магу я зараз атрымаць?

Ф. ГЕРМАНЕНКА

Лоеўскі раён.

1. Штаты прыбліральшчыц і нормы прыбліжання ў пачатковых, восьмігадовых і сярэдніх школах вызначаюцца ў залежнасці ад колькасці класаў-камплектаў. Напрыклад, пры чатырох камплектах штатным раскладам прадугледжана адна прыбліральшчыца, на 7—9 класаў-камплектаў — трох прыбліральшчыцы і г. д.

Калі вамі выконвалася работа ў большым аб'ёме, чым на-лежыць, то вы маеце права на дадатковую аплату.

2. Права на адпачынак вы мелі праз 11 месяцаў работы ў школе (і тай кожны год). Але суміраваць (збіраць адпачын-кі) больш як за два гады не дазваляецца. Таму платны адпачы-


нак у натуры або грошовую кампенсацыю за яго вы маеце права атрымаць толькі за апошнія два гады (працягласцю па 15 рабочых дзён кожны).

Калі адміністрацыя вам не прада-стаўляе адпачынку, зварніцесь ўрайком прафсаюза работ-нікаў народнай асьветы.

Ці ўстаноўлена адказнасць за міністэрства і якая?  
В. ЗЕЛІКАВА

Так, устаноўлена. Згодна артыкула 197 Крымінальнага кодэкса БССР, утваранне акалічнасцей, якія не даюць права ўступаць у шлюб, або паведамленне хлуслівых звестак органам ЗАГСа караецца папраўчымі работамі на тэрмін да аднаго года, або штрафам да 50 рублёў, або грамадскім ганьбаваннем. Пад дзеянне гэтага артыкула трапляе і так званае міністэрства. Трэба мець на ўвазе, што караецца ў крымінальным парадку ўступленне ў паўторны зарэгістраваны шлюб без скасавання першага.

А. ХВАСТОЎ,  
кандыдат юрыдычных навук



# ЗНЯГА

Гумарэска

У парку звінела, булькатала вясна. А душу Вадзіма Квочкіна агарнула во- сенская шэршань. На грудзі быццам камень ціснуў. Можа, што вяртаўся з баль- ніцы. Наведаў вахцёра Ахрэма. Схамя- нуліся ўчора ў мясцоме: ай-ай, чала- век хворы, а мы... Заўтра ж адведацы!

Каб гэта дома, то адведчыкаў хоць ад- баўляй. А ў бальніцу, ды яшчэ ў вы- хадны... Той сам хворы, ледзьве пера- стаўляе ногі, толькі што не выпрасіў блю- летэні; другі цешчу сустранае; трэці... Словам, сышоўся кін на Квочкіне... І як было адмаяцца? Абяцаюць жа па- стараца наконт пашырэння кватэры...

У парку вясна! А сэрца шчыміць і шчыміць. Ніяжко праз Ахрэмаву хваро- бу? Дык чалавек жа, дзякаваць богу, на папраўку пайшоў... А можа праз той жоўценькі, з чырвоным каменьчыкам, пярсцёнак? Такіх на вітрыне ювелірна- га—што летам суніц на лясным прыпё- ку. Квочкін і не зірнуў бы, каб гэта не на жончынам пальчыку. Адкуль зваліў- ся? Купіла? Але каб гэта не ведаў сваю Люсю, сваю сікавнусю! Грош не стра- ціць на забаўку. Сяброўка падарыла? Няма ў яе такой. А можа... Можа сябар?

— Цыфу! — плюнуў з роспачы Квоч- кін.—Мроўца рознае.—Пацёр далонню лоб, нібы намацаў, ці не паказаліся рожні.—Цыфу на той пярсцёнак!.. Але той кляты пярсцёнак не выходзіў з галавы. Мігцеў перад вачыма. Пад- сконкаў, каціўся па слізнай сцяжыне. Вывеў на палянку. А на палянцы... У вымытай дажджамі, не перафарбованай з леташняга альтанцы... Люся?! Хоць да Квочкіна спіной, але як не пазнаць жонку! Нават калі б яна была не ў аран- жавым, у крапінку, паліто, якое разам выбіралі ва ўнівермагу. І не ў гэтай блакітнай пуховай шапачцы—Вадзіма-

вым падарунку да 8-га сакавіка. Чаго адвячоркам забрыла ў парк?

«А-а...—хапіўся Квочкін за сэрца.— Пярсцёнак!..»

Ахоплены высакародным гневам, па- минуўся тут жа правучыць няверную жонку. Але-такі стрымалася: трэба ж спачатку прыпільнаваць ахвотніка да заляцніці! Тут якраз паказалася з ку- стоў мужчынская постачь. А ў руцэ— белыя і сінія пралескі. Бач, рыцар! Ну, вядома, хто ж гэта будзе свай жонцы падносиць кветкі!

«То пачакай жа!—і Квочкін порстка ўхапіў сукаватую валежыну.—Пачакай! Зараз расківчечу!..»

Ды раптам рука абамлела. Квочкін ажно прысей.

«Р-раман Дарафеевіч?! Сам наш ды- рэктар?!»

Бадай, першы раз у жыцці Квочкін апінуўся ў такай далінай сітуацыі. Паздароўкаца? Ці выпадае пры такіх аналічнасцях? Не заміаць, хай сабе ца- луюцца? А калі Раман Дарафеевіч сюды паверненца? Але дзе там! Амур пранізаў свай залочанай стралою нават чэрствае дырэктара сэрца! Увіваецца наляя чу- жой маладзіцы, як Дэмант наляя Тамары. Бач, адно да аднаго прыгарнуліся. Ми- луюцца. у Квочкіна сэрца тук-тук— ледзьве не пэнкнула. Рвануўся... у ку- сты. Перавёў дыханне толькі ў варотах. Вось як яно ў жыцці! Выходзіць, нездар- ма сплюваюць:

Любоў—кальцо,  
а ў кальца  
няма канца...

Э, не!.. Канец будзе!.. Узрушены Квоч- кін трох кулаком перад сваім жа носам...

— Цяпер вы, шаноўны Раман Дара- феевіч, вось тут!.. Месца загадчыка ла- барапорты—раз... Трохпакаўшую кватэрну на другім паверсе—два... Пуцёўку ў Мі- хор... Прэмію—само сабой...

На абедзвю руках не хапіла пальцаў, наб пераліцы, што завінаваці Квоч- кіну дырэнтар. А Люся? Прызнаеца ва- ўсім або пачне аднекваца? А як сабе хоча! Абы Раман Дарафеевіч не аднру- ціліся. Сведкаў жа няма... Ды і хто су- працы дырэнтара... То як жа?.. Як жа?.. Ага, фотаапарат!

На свой пяты паверх Квочкін узля- цеў, як узмылены. Чуць не выламаў дзвёры.

— Шалёны сабака гнаўся?!

— Люся?—у Квочкіна ажно перасохла ў роце.—Лю-лю...

— Што з табой?!

— Дзе кальцо?!

— Яное, Вадзя, кальцо?

— Пярсцёнак... з каменьчыкам...

— Ах, вунь ты што! Ці ж то мой быў?

Я аддаля яго. Пакупніца ў нас згубіла...

— Пакупніца згубіла?!—задыхнуўся Квочкін.—Сама ты згуба!

I. АНОШКИН

## АДКАЗЫ НА КРАСВОРД «НАША РЭСПУБЛІКА», змешчаны ў 4-м нумары

Па гарызанталі: 7. Макаёнак 8. «Крыжачок». 9. Гле- буй. 11. Маніна. 12. Талаліхін. 15. Лучоса. 18. Каліва. 19. Лапа- цін. 20. Чорнае. 21. «Полымія». 24. Кізевіч. 26. «Брагін». 27. Кіс- таў. 31. Алоўнікаў. 33. Адамаў. 34. Хатынь. 35. Петрыкаў. 36. Заслонаў.

Па вертыкалі: 1. Окалаў. 2. «Аманал». 3. Капенгут. 4. Зайцаў. 5. Яругін. 6. Новікава. 10. Аладаў. 13. «Астрожнік». 14. Кажамянін. 16. Мазанік. 17. Цітовіч. 22. Леніна. 23. Грыца- вец. 25. Гаўрылаў. 28. Клумаў. 29. Малкаў. 30. Кайрыш. 32. Ра- соны.

На першай старонцы вокладкі: «Першыя кветкі». Фотаэзюд Ул. Вяхоткі.

На апошній старонцы вокладкі:

1. Касцюм з аднатоннай шэрсці, які складаецца з жакета і штаноў. Жакет на адразной накетцы, што пераходзіць у рукавы.

2. Сукенка з лёну з лаўсанам, аздобленая строчкай. Засцеж- ка — «маланка».

3. Сукенка з шэрсці з веернымі складкамі.

4. Прыгожае летнє паліто з тканіны з люрэксам. Перад з адразнімі бачкамі. Паліто дубліравана наленнорам.

5. Блузка і спадніца з баваўнянага рэпсу. Спадніца з чаты- рох злёгкі расшыранных унізе палотнішчаў. Аздоба — двайная строчка.

6. Сукенка для дзяўчынкі з лёгкай тканіны ў клетку. Спад- ніца закладзена ў глыбокі аднабановыя складкі.

7. Касцюм для хлопчыка двух-трох гадоў з лёгкай шарсця- ной тканіны ў клетку. Верх штаноў на гумцы.

## АДКАЗЫ НА ЧАИНКРАСВОРД, змешчаны ў 5-м нумары

1. Арманд. 2. «Даісі». 3. «Ірынка». 4. Астахава. 5. «Арлянка». 6. Алігер. 7. «Рыгалета». 8. Агніцвет. 9. Таката. 10. Ангеліна. 11. Аграном. 12. Маркізэт. 13. Тварог. 14. «Галька». 15. Аніта. 16. Арнестр. 17. Раскова. 18. Анега. 19. Арнамент. 20. «Таіса». 21. Алеандр. 22. Рэпс. 23. Сетка. 24. «Адплата». 25. Алеана. 26. Агурок. 27. Кавалеўская. 28. Япет. 29. Трэн. 30. Казка.

Галоўны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія:  
М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ, М. С. КО-  
НАНАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕВІЧ, Р. С. ПІЕНАВА,  
В. А. ЧАРНЯУСКАЯ.

Адрас рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77.  
Тэлефоны: галоўнага рэдактара—32-20-51, адказн. сакратара,  
аддзела прамысловасці—32-38-14, аддзелаў сельскай гаспадар-  
кі і культуры—32-38-24.

Мастацкае афармленне Ю. Пучынскага.  
Тэхнічны рэдактар І. А. Цылаў. Карактар В. І. Асіпенка.

Журнал «Работніца і крестьянка»  
на беларускім языке. Издание ЦК КП Беларуссии.

АТ 10259. Зададзена ў набор 30/IV-71 г. Падп. да друку 26/V-71 г.  
Друк. арк. 5,5. Аўт. арк. 7,3. Папера 60×90<sup>1/2</sup>.  
Ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва  
ЦК КП Беларусі. Мінск. Цана 15 кап.

Дадатак—выкрайка. Тыраж 392 575 экз. Заказ 240.



1



2



3



Цена 15 кап.

74995

6

7



4

*Мода*

5

